



КАСТРЫЧНИКА 2008 г. СЕРАДА № 190 (26303)

Кошт 500 рублёў

ВЫДАЕЦЦА з 9 жніўня 1917 г.

Найважнейшая ўмова дынамічнага развіцця Беларусі — захаванне стабільнасці ў грамадстве

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з кіруючым складам Камітэта дзяржаўнай бяспекі.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што гэта сустрэча прысвечана дэталёваму абмеркаванню задач, якія стаяць перад сілавымі органамі і, перш за ўсё, КДБ. «З тых каму дадзеныя цяжкія правы, і павароўванне будзе вялікае», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы ў сувязі з гэтым ён адзначыў, што на гэтай сустрэчы неабходна разгледзець, якія формы работы з моладдзю выкарыстоўваюцца структурамі, прызначанымі забяспечваць парадак і палітычную стабільнасць, і наколькі яны дзейсныя і рэзультатыўныя.

Разам з тым не знікаеца актывнасць праблем эканамічнай бяспекі, падкрэсліў Прэзідэнт. «Пакуль не выстаўлена надзейная зона прапанаванымі крыміналу ў наднаагаспадарчы комплекс. Даюць пра сябе знаць карупцыя, у тым ліку і ў шэрагах сілавых структур».

Спектр пагроз для Беларусі, як знешніх, так і ўнутраных, пашыраецца, і гэта патрабуе выпрацоўкі адекватных мераў рэагавання. «Сучасныя выклікі становяцца ўсё больш дынамічнымі і разнапланавымі. Гэта патрабуе ад нас дасканалага іх маніторынгу, уважанай ацэнкі і выпрацоўкі адекватных мераў рэагавання», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт Беларусі лічыць, што «размяшчэнне сілаў хуткага рэагавання ў суседняй краіне для нас больш небяспечнае, чым размяшчэнне ПРА ў Чэхіі і Польшчы».

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, працягваюцца сапраўдныя інфармацыйная вайна, і яна па сваёй значнасці і небяспечнасці выходзіць на адно з першых месцаў у арсенале сродкаў палітычнай і ваеннай барацьбы.

«На гэтым этапе вядуцца перагаворы з краінамі, якія прапануюць стварыць нармальную, рэальна дзеючую архітэктару бяспекі ў Еўропе».

«Ва ўмовах фінансавога крызісу асноўная задача ў Беларусі — захаванне стабільнасці эканомікі. Расійскія эксперты прагназуюць абвал фінансавога рынку на працягу ўсяго наступнага года».

«Хачу задаць пытанне «свадомай» інтэлігенцыі. Хто меў рацыю: Лукашэнка са сваёй палітыкай абароны эканомікі і арыентацыі на нармальную мадэль развіцця або тыя дзеячы, якія называюць сябе рынкарнікам?»

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

«На гэтае пытанне адказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрую сучасную прадпрыемства».

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Я Г А З Е Т А



ЧАТЫРЫСТА ВЯСЕЛЯЎ МАРЫІ

Ужо паўстагоддзя Давыд-Гарадоцкія вяселі не абыходзяцца без каравайніцы Марыі Шпакоўскай. Так, гэта яе каравай-сонцы (памысловаму — хлеб) перадаць сваёму дачурку ў вясельныя шасці і дзеціца ў час «пералю» (па-даўдзінскаму — дарыць малым падарункі ці грошы).

Родам Марыя Мацвееўна з вёскі Альпень і яе дзвяноча пражывіла выклікае сапраўдную цікавасць: Ляшквін-Леановіч-Альпенская. Ад сваёй маці атрымала выдатную кулінарную школу. Акрамя вясельных хлебобулочных тортаў і рэзных страв на сваточныя сталы і асабліва смачныя і думна-ныя тарты (на фотаздымку). Мы спрабавалі вызначыць прыблізна колькасць вясельняў з каравамі Марыі. Атрымалася болей за 400 (!).

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара. Столінскі раён.

ШТОГОД У КРАІНЕ БУДЗЕ СТВАРАЦЦА БОЛЬШ ЯК 160 ТЫСЯЧ ПРАЦОЎНЫХ МЕСЦАЎ

Далейшы рост беларускай эканомікі запатрабуе задавальнення павышанага попыту на працоўны сілу, у першую чаргу, у прамысловасці і будаўніцтве, было адзначана на ўчарашнім пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў Беларусі. Прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі, пад старшынствам якога абмяркоўваліся праект Дзяржаўнай праграмы садзейнічання заняццям насельніцтва Беларусі на 2009—2010 гады, нагадаў, што ў рэспубліцы рэалізацыя інавацыйнага праграма і паводзіцца маштабная мадэрнізацыя прадпрыемстваў, арганізацыя новай вытворчасці.

«Да 2010 года мы павінны рэалізаваць праграму мадэрнізацыі больш за 600 прадпрыемстваў, стварыць 130 новых», — заявіў ён. І гэтыя прадпрыемствы, лічыць кіраўнік Урада, павінны быць уключаюцца ў прафесійныя кадры.

Міністр працы і сацыяльнай абароны Уладзімір Патупчук, які прадставіў дакумент, падкрэсліў, што асноўныя палажэнні праекта праграмы базіруюцца на выкананні задач, якія пастаўлены ў сферы занятасці на гэты год. Гэтыя задачы, паводле слоў міністра, выконваюцца. Так, створана 109 тыс. працоўных месцаў, колькасць занятых у эканоміцы за жнівень скла-ла 4 млн 498 тыс. чалавек пры прагно-зіраваным 4 млн 460 тыс. — 4 млн 535 тыс., узровень беспрацоўя — 0,9 працента. Акрамя таго, істотна павышана дыферэнцыяцыя рэгіянаў па ўзроўні беспрацоўя. Сёння толькі ў трых са 130 рэгіянаў узровень беспрацоўя перавышае 2 праценты — Ганцавіцкі раён (2,5 працента), Іванаўскі (2,6), Пастаўскі (2,3). Зыходзячы з праведзенага аналізу і тых тэндэнцый, якія праглядаюцца на перспектыву, Уладзімір Патупчук заявіў выносу, што да канца п'яцігодкі ў цэлым на рынку працы прагназуецца спакойная сітуацыя.

Асноўнай мэтай праграмы, якую ставілі перад сабой яе распрацоўшчыкі, з'яўляецца павышэнне эфектыўнасці выкарыстання працоўных рэсурсаў. Сярод яе прыярытэтаў Уладзімір Патупчук угадаў, у пры-ватнасці, уцвягненне ў эканамічную дзейнасць незанятых насельніцтва, стварэнне працоўных месцаў, павышэнне якасці працоўных рэсурсаў, зніжэнне дысбалансу попыту і прапановы працоўнай сілы, вырашэнне праблем заняццям для пэў-ных груп насельніцтва, палепшэнне сітуацыі ў сферы заняццям у шэрагу рэгіянаў, малых гарадах, сельскай мясцовасці.

«Заканчэнне на 2-й стар.»

Тыдзень маці пройдзе ў Беларусі з 8 па 14 кастрычніка

Тыдзень маці пройдзе ў Беларусі з 8 па 14 кастрычніка, паведаміла карэспандэнт БЕЛТА намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення палітыкі заняццям і народанасельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таццяна Шаметава.

Адкрыццям Тыдзень маці 8 кастрычніка дзіцячымі віншаваннямі ў дашкольных установах і школах будзе арганізаваны розныя ранішнікі, канцэрты, конкурсы сачыненняў, выстаўкі дзіцячай творчасці. У ваенкаматах і ваеніскіх часцях прайдуць сустрэчы з маці — удзельніцамі Вялікай Айчыннай вайны, з маці войнаў, якія загінулі ў мірны час пры абароне Радзімы і пры выкананні інтэрнацыянальна-нага абавязку, а таксама з маці, чыя сыны цяпер праходзяць службу ва Узброеных Сілах.

Штадзятныя маці, бацькі-выхавальнікі прывітаюць сем'ю і дзіцячых дамоў сямейнага тыпу запрашаны на ўрачысты прыём у Савет Міністраў.

«Заканчэнне на 2-й стар.»

Зразумелая эканоміка. Аўтарская рубрыка прафесара Кавалёва

ЯК БЕЛАРУСІ МІНІМІЗАВАЦЬ НАСТУПСТВЫ СУСВЕТНАГА КРЫЗІСУ?

Сусветны фінансавы крызіс набірае маштабы і зносіць як шпекі шатмільярдныя (толькі ў ЗША 700 млрд) бар'еры, які на яго шляху выстраіваюцца дзяржавы з бюджэтнымі сродкаў. Прычына неафэктывнасці дзяржаўнага ўмяшання не столькі ў маштабах крызісу, колькі ў віртуальнасці дзяржаўнага дапамогі. У сітуацыі, калі ўсё ўсё інавацыя, і пачаўся ланцуговая рэакцыя патрабаванняў пашацца даўгі, патрабаванні трыльёнаў амерыканскага долараў. Бо фінансавы пурх з віртуальных банкахавік інавацыяў у сёння разам перавышае аб'ём узаемадзейнасці банкаў з рэальным сектарам. Ні ў бюджэце ЗША, ні ў бюджэце Еўра-саюза грошы на крызіс не закладваліся, і для дапамогі банкрутам выкарыстоўваюцца грошы, якія пачынаюцца і так непамерна ў дзяржаўны (у ЗША больш як 11 трлн). Як вынік гэтага сусветная доларавая інфляцыя будзе працягвацца, і да росту доларавых цэнаў на сусветных рынках Беларусь павінна быць гатовая. Аднак у гэтым на-ступстве для Беларусі ёсць, напэўна, больш пласоў, чым мінусаў. Трэба толькі і бацьчы і выкарыс-тоўваць. Выратаваннем для ЗША і для Еўрасаюза мог быць доступ сапраўдных даўговых долараў, на-копленых за майжымі кітайцамі, японцамі, расіянамі ў выглядзе золатавалютных рэзерваў. Трэба было толькі іх вярнуць у ЗША, падзяліўшыся сапраўднай амерыканскай уласнасцю (заводы, самалёты, пар-ты), Але ЗША і Еўразаона, навад-рот, абмяжоўваюць у гэтай галіне свой рынак.

Нахвата сапраўдных грошай, г.к. эмітаваных цэнтробанкамі, вы-клікае з усё краін адток капіталаў у першую чаргу з фондахавых рынкаў і рынкаў нерухомасці. У выніку сусветнага фондахавога індыкса ўпа-лі, а гэта азначае, што сумарны кошт прадпрыемстваў і фірмаў све-ту зменшыўся ў разы. Так, у адно-сна абароннай валютнай рэзерва-мі Расіі рынаквы кошт фірмаў змен-шыўся ў 2—2,5 раза (індекс РТС упаў з 2400 да 1100). З гэтага не-вынік, што не патрабаванні фон-дзавы рынак — кашчроўка акцый на бір-жы па-ранейшаму самы важны ін-струмент ацэнкі эфектыўнасці ра-боты фірмаў і рынкавага перараз-мервання рэсурсаў. З цяпераш-няга крызісу фундавага рынку для Беларусі выцякае зусім іншы ўро-к — трэба ўстанавіць новыя біржавыя правылы — правылы XXI стагоддзя.

Сусветны фінансавы крызіс набірае маштабы і зносіць як шпекі шатмільярдныя (толькі ў ЗША 700 млрд) бар'еры, які на яго шляху выстраіваюцца дзяржавы з бюджэтнымі сродкаў. Прычына неафэктывнасці дзяржаўнага ўмяшання не столькі ў маштабах крызісу, колькі ў віртуальнасці дзяржаўнага дапамогі. У сітуацыі, калі ўсё ўсё інавацыя, і пачаўся ланцуговая рэакцыя патрабаванняў пашацца даўгі, патрабаванні трыльёнаў амерыканскага долараў. Бо фінансавы пурх з віртуальных банкахавік інавацыяў у сёння разам перавышае аб'ём узаемадзейнасці банкаў з рэальным сектарам. Ні ў бюджэце ЗША, ні ў бюджэце Еўра-саюза грошы на крызіс не закладваліся, і для дапамогі банкрутам выкарыстоўваюцца грошы, якія пачынаюцца і так непамерна ў дзяржаўны (у ЗША больш як 11 трлн). Як вынік гэтага сусветная доларавая інфляцыя будзе працягвацца, і да росту доларавых цэнаў на сусветных рынках Беларусь павінна быць гатовая. Аднак у гэтым на-ступстве для Беларусі ёсць, напэўна, больш пласоў, чым мінусаў. Трэба толькі і бацьчы і выкарыс-тоўваць. Выратаваннем для ЗША і для Еўрасаюза мог быць доступ сапраўдных даўговых долараў, на-копленых за майжымі кітайцамі, японцамі, расіянамі ў выглядзе золатавалютных рэзерваў. Трэба было толькі іх вярнуць у ЗША, падзяліўшыся сапраўднай амерыканскай уласнасцю (заводы, самалёты, пар-ты), Але ЗША і Еўразаона, навад-рот, абмяжоўваюць у гэтай галіне свой рынак.

Нахвата сапраўдных грошай, г.к. эмітаваных цэнтробанкамі, вы-клікае з усё краін адток капіталаў у першую чаргу з фондахавых рынкаў і рынкаў нерухомасці. У выніку сусветнага фондахавога індыкса ўпа-лі, а гэта азначае, што сумарны кошт прадпрыемстваў і фірмаў све-ту зменшыўся ў разы. Так, у адно-сна абароннай валютнай рэзерва-мі Расіі рынаквы кошт фірмаў змен-шыўся ў 2—2,5 раза (індекс РТС упаў з 2400 да 1100). З гэтага не-вынік, што не патрабаванні фон-дзавы рынак — кашчроўка акцый на бір-жы па-ранейшаму самы важны ін-струмент ацэнкі эфектыўнасці ра-боты фірмаў і рынкавага перараз-мервання рэсурсаў. З цяпераш-няга крызісу фундавага рынку для Беларусі выцякае зусім іншы ўро-к — трэба ўстанавіць новыя біржавыя правылы — правылы XXI стагоддзя.

«Заканчэнне на 2-й стар.»

ЗА ХАБАР АСУДЖАНЫ ІНСПЕКТАР ДАІ

Судом Ленінскага раёна г. Гродна старшы інспектар батальёна дарожна-паластавой службы ДАІ УУС Гродзенскага аблвыканкама Ігар Талстоўкаў за атрыманне хабару і іншыя злачынствы асуджаны да шасці гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.

Незаконная дзейнасць супрацоўніка міліцыі была спыненая ўпраў-леннем КДБ па Гродзенскай вобласці. У ходзе папярэдняга і судова-вага следства было ўстаноўлена, што ён, выкарыстоўваючы сваё службовае становішча, сістэматычна атрымліваў грашовыя сродкі ад асобаў, якія парушалі правылы дарожнага руху, узаман на непрыцяг-ненне іх да адміністрацыйнай адказнасці.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

НАРКОТЫКІ Ў... БЛЯШАНКАХ З КАВАЙ

Супрацоўнікі дзяржбяспекі затрымалі трох жыхароў Гродна і грамадзяніна Польшчы з буйной партыяй псіхатропнага рэчыва МДМА — 1000 таблетаў.

Паводле інфармацыі прэс-службы УКДБ па Гродзенскай вобласці, канал пастаўкі гэтых наркотыкаў з суседняй краіны арганізаваў яе грамадзянін Роберт Палке. Таблеткі правозілі праз мяжу ў... бляшанках з кавай. Заказ на наркотыкі фарміравалі нашы сучасны-нікі, яны ж і чакалі гэту партыю на беларускай тэрыторыі. Аднак апера-тыўнікі гэты бізнес спынілі, а суд Кастрычніцкага раёна г. Гродна прыцягнуў удзельнікаў значнай групы да кримінальнай адказнасці. Прыгавор прадгледжвае Роберту Палке, братам Міхалю і Вале-рыю Удзінавым, а таксама Уладзіславу Лісоўскаму пазбаўленне во-лі на тэрмін ад 6 гадоў і 6 месцаў да 8 гадоў і 6 месцаў.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ШТО Ё ВАС ДОБРАГА?

Андрэй АРАМНАЎ, Алімпійскі чэмпіён па цяжкай атлетыцы:

— На выхадных павінашаваў з Днём настаўніка аднаго чалавека, ад якога з дзяцінства ў мяне засталася самая светлая ўражанні. Больш у жыцці такіх добрых чалавек я не сустракаў. Для мяне гэта настаўнік з вялікай літары — Волга Леанідаўна Вершал, настаўніца географіі 22-й школы горада Барысва. Яна ў мяне была класным кіраўніком і выкладала географію з 5-га па 7-ы клас. Сёлетня я су-стрэўся з ёй упершыню толькі на Дзень настаўніка, ба дагэтуль быў вельмі заняты. Яна, шчыра кажучы, не чакала, што стане для мяне той адзінай настаўніцай, якую я запаміно на ўсё жыццё. Я быў вялікім хуліганам і не ўсведамляў усё тое добрае, што яна для мяне рабіла. У свой час я на жаль, не цаніў яе як след, а цяпер мне проста стала сорамна і я прышоў і ледзь не калені перад ёй апусціўся.

Яшчэ ранішай вось вычыліў зуб. Нышчым людзей, якія з лёгкасцю могуць вось так хадзіць да стамоталага. Мне з дзяцінства мама на-вучыла, што лепш прыкрасі раёнай, каб мянчане было кароткім і паспа-хаваным. Сёння ўсё праішло так, што я застаўся задаволеным... Настася МАРЫНІНА, прэс-сакратар Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі:

— Добрай падзейі апошняга тыдня для мяне сталі спаборніцтвы нацыянальнага фестываля бегу «Языльскае Дзясятак». Больш за тры тысячы чалавек выйшлі на старт у горадзе Стрыя Дарож. Парадава-ла выдатнае надвор'е, добры настрой і удалая арганізацыя, а самае галоўнае — вялікая колькасць удзельнікаў. Усё гэта гаворыць пра тое, што лёгка атлетыка — адзін з самых папулярных відаў спорту ў на-шай краіне, і колькасць аматараў на такіх спаборніцтвах штогод пры-бывае. І, безумоўна, мяне не пакінулі раўнадушнай забегі на 60 мет-раў сярод чатырох шасцігадовых малых. У выніку дзеці атрымалі ме-далі з рук алімпійскага чэмпіёна Рамульда Кліма і Таццяны Ледаў-скай. Хочанца спадзявацца, што з гэтых дзеткаў вырастуць будучыя алімпійскія чэмпіёны нашай краіны. А калі кажаць пра сабеістае, то прыемным аматарам для мяне стаў той факт, што мой сямігадовы сын нарадзе—такі выначыўся з выбарам прафесіі. Ён мае намер стаць артыстам. Праўда, нічога для гэтага рабіць пакуль не хоча, а толькі хадзіць з машыны са словамі: «Дзякуй за вашу ўвагу!»

Кацярына САПЮЖНИКАВА, інжынер-энергетык цэглаэнерге-тычнага аддзела «Белрампраекта»:

— Нядаўна здала складаны аб'ект, над якім працавалі месяц, — ВК-7—выпраўленчая калянія ў Шклове. Мна прырвалі кожны дзень са словамі: «Калі не скончыце на гэтым тыдні, камеры для вас гато-выя». Калі нарэшце закончылі, я скакала ад шчасця... Алена КРАВЕЦ.

ПРЫЗЫ АД «ЗВЯЗДЫ» — У КОЖНЫ ДОМ

Учора ў сценах рэдакцыі прайшоў чарговы розыгрыш звяздзкоўскай латарэі. На гэты раз — па выніках падпіскі на 4-ы квартал 2008 года.

Як і раней, цяпер галоўнымі дзеючымі асобамі ў размеркаван-ні амаль трох дзясяткаў прызоў, сярод якіх 7 каларовых тэлевіза-раў «Вішэя» і халадзільнік «Атлант», выступілі нашы госці — намеснік дырэктара Мініскага філіяла РУП «Белпошта» Алена Уладзіміраўна ТРУБАЧ, а таксама падпісчы Уладзімір Сяргеевіч ПІШЧУЛІН і Святлана Сяргееўна ЧАРНЯЎ-СКАЯ (на здымку — злева напра-ва). Прыемна адзначыць, што з лёгкай рукі кампетэнтнага жур-налы прызы займелі шырокую гео-графію па ўсёй краіне.

Хто ж стаў шчасліўчымкам у звяздзкоўскай латарэі? Спісы лаўрэ-атаў і падрабязнасці розыгрышу — у адным з наступных нумароў га-зеты.

Table with exchange rates for various currencies and services. Includes 'Курс замовных валют', 'Курси замовних валют', 'Центрбанк РФ', and 'ААТ «Аваншала»'.

Падпісчыцеся на часопіс «Гэтыя Звязды» на 2008 год у рэдакцыі па самай выгаднай цэне. Тэлефон рэдакцыі: 209-69-01.

ААТ «Аваншала» Уладзіміра Градзецкага Тэл 10022647 Лясенкі Мінскага № 021400172806 в.б.б. 03.05.2004 да 02.05.2009

Advertisement for BELARUSBANK. Includes text: 'Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк»', 'СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 15 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:'.

Advertisement for СПК «Деревня» Столбцовского района Минской области. Includes text: 'ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК, ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЖИВОТНОВОДЫ.'.

Advertisement for public auction. Includes text: 'В публикации извещения о проведении открытого аукциона о продаже в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Сморгонском районе (газета «Звезда») № 188 от 4.10.2008 г.'.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Уладзіміра Пуціна з днём нараджэння

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў старшыню Урада Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна з днём нараджэння. Аб гэтым БЕЛТА паведамлілі ў прэс-службе кіраўніка беларускай дзяржавы.

Найважнейшая ўмова дынамічнага развіцця Беларусі — захаванне стабільнасці ў грамадстве

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Паслявыбарная сітуацыя ў Беларусі адкрывае новыя магчымасці для канструктыўнага дыялога з Захамд. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што правядзення парламентарныя выбары прадманастравалі ўсяму свету максімальную празрыстасць і дэмакратычнасць беларускай выбарчай сістэмы, высокі давер грамадзян да ўлады і выбранага курсу. Аднак «нельга самасупакойвацца і цешыць сябе дасягнутым».

«Я хацеў паказаць асобным чыноўнікам, бізнесменам, асобным «свядомым» грамадзянам, што нашы адносіны з Захамд — гэта не адносіны Лукашэні з Захамд. Прычына гэтых адносінаў не ў Лукашэнку», — сказаў Прэзідэнт. Паводле яго слоў, сэнс у беларускім грамадстве значна зменшылася колькасць тых людзей, якія шчыра лічылі, што Еўропа нас сардэчна чакае.

Аляксандр Лукашэнка заўважыў, што Захамд вызначыў крытэрыем адносінаў з Беларуссю парламенцкія выбары. «Мы адкрыліся поўнацю. Я распрадзіўся ўпусціць усіх наглядальнікаў, хто хацеў, і не перашкаджаць іх дзейнасці.

Беларусь гатова да любых адносін з ЕС пры ўмове паважання яе суверэнітэту

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Я паставіў нундаўна задачу ўраду актыўна перааціць фінішную паліў і тым ліку ў пята-зямлі будучніцтва АЭС, а таксама ўлічваць пэўныт вашай краіны ў ахове наваколлага асяроддзя», — дадаў беларускі лідар.

Абвінавачанне ў неадпаведнасці беларускіх парламенцкіх выбараў стандартам АБСЕ выглядае вельмі дзіўным.

«Было дзізна, што АБСЕ абвінавачала нас у тым, што нашы выбары не адпавядаюць стандартам АБСЕ, — сказаў Прэзідэнт. — Слава Богу, сказалі, што яны прайшлі ў адпаведнасці з нашай Канстытуцыяй. Так і павінна быць у любой краіне свету».

«Бо вядома, што адзіны стандарт АБСЕ па выбарах не існуе, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — І не ведаць гэтага — сказаў Прэзідэнт. — Мы перакананы, што прыярытэтная задачай гэтай арганізацыі з'яўляецца забеспячэнне менавіта бяспекі і супрацоўніцтва зняў ў банкамце чужыя мільёны»

Паводле звестак аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама, здарылася гэта ўвечары ля аднаго з дамоў па завулку Ахоцкім, дзе 28-гадовы непранцючы, раней судзімы за рабаўніцтва, напаў на 18-гадовага юнака. Пагражаючы хлопцу нажом, крмынальнік адабраў у яго банкіаскую картку, з якой пасля ў банкамце на вуліцы Наседаўра зняў 4 мільёны 300 тысяч рублёў. Затрымалі злачынцу праваахоўнікі па месцы жыхарства.

«Жалезных коней» «напаілі» сурогатам...

Пракуратурай Мінскага раёна праводзіцца расследаванне крмынальнай справы ў дачыненні да асобных адказных асобаў замежнага прадпрыемства «Лукойл-Белоруссия», якія не прынялі належных мераў для забеспячэння правільнага прыёму, захоўвання і водпуску нафтапрадуктаў на адной з нафтабазу, паведаміў карэспандэнту газеты часова выконваючы абавязкі начальніка ўпраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУС Алег Спелмачніка.

З-за гэтай «памылкі» ў канцы мінулага — пачатку гэтага года пры прыёме нафтапрадуктаў была дачынена мешаніна бензіну Аі-95 з дызэлявам. Праз сетку фірменных аўтапродаж «Лукойл-Белоруссия» у продаж трапіла больш за 142 з паловы тон няяснага бензіну маркі Аі-95 на суму звыш 345 мільяёну рублёў. Выкарыстанне няяснага паліва прывяло да паломкі паліўнай сістэмы аўтамабіляў і нанесла ўрон фізічным і юрыдычным асобам на суму больш за 23 мільёны рублёў. Па крмынальнай справе праходзяць ужо больш за 10 папярпеліў. У сувязі з гэтым Міністэрства ўнутраных спраў звяртаецца да ўсіх, хто ў перыяд з 25 снежня 2007-га па 1 сакавіка 2008 года запынуў аўтамабілі бензінам маркі Аі-95 на АЭС ЗП «Лукойл-Белоруссия», з-за чаго пасля адбылася паломка паліўнай сістэмы аўтамабіля (з пацярджаннем дакументацыі СТА), звярнуўшы ў пракуратуру Мінскага раёна па тэлефоне 200 13 30, альбо ў Галоўнае ўпраўленне па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствам МУС па тэлефонах 218 73 89, 229 49 14 для прыняцця аб'ектыўнага рашэння па дадзенай крмынальнай справе і вырашэння пытання аб кампенсаванні маральнага і матэрыяльнага ўрону вінаватым.

Ігар ГРЫШЫН.

ШТОГОД У КРАІНЕ БУДЗЕ СТВАРАЦЦА БОЛЬШ ЯК 160 ТЫСЯЧ ПРАЦОЎНЫХ МЕСЦАЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Прадугледжваецца, што ў краіне штогод будзе стварэцца звыш 160 тыс. працоўных месцаў, у тым ліку каля 20 тыс. — у малых гарадах, 12 тыс. — у сельскай мясцовасці. Пры гэтым патрабаванні да рэгіёнаў, галіновых міністэрстваў ранейшыя — неабходна ствараць эфектыўныя працоўныя месцы з зарплатай, не ніжэйшай за сярэднюю па рэгіёне ці вобласці. Гаворачы аб павышэнні якасці працоўных рэсурсаў, міністэр паведаміў, што, згодна з праектам, прадугледжваецца накіраваць на прафесійную падрыхтоўку 25 тыс. беспрацоўных, у першую чаргу, моладзь. Пры гэтым з 40 да 45 працэнтаў павялічылі аб'ёмы прафпадрахтоўкі кадрую пад канкрэт-

ныя заказы наймальнікаў. А з майтай матэрыяльнай падтрымкай часова незанятых грамадзян прапанавана ў 1,2 раза павялічыць аб'ёмы фінансавання аплатных грамадскіх работ, перш за ўсё ў сачыяльнай сферы.

Уладзімір Патапчук паведаміў, што будзе працягнута і практыка паэтапнага вырашэння праблем занятасці ў малых гарадах. Па прапанову аб'яўчанкамма ў праграму ўключаны 21 малы горад, 17 з якіх паўтара. На думку міністра, такіх падыходаў да вырашэння праблем занятасці ў канкрэтных малых гарадах апраўдалі сябе і прыносяць станоўчыя вынікі. Напрыклад, штогадовае ўключэнне ў праграму самых складаных рэгіёнаў дазволіла знізіць беспрацоўе ў іх за апошнія тры гады ў два і

Падрабязнасці БЮДЖЭТ ПАВЯЛІЧЫЦЦА ЯК МІНІМУМ НА 20 ПРАЦЭНТАЎ

Пад Мінскам ва ўрадавай рэзідэнцыі «Заслаўе-2» адбылося чарговае пасяджэнне Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Яго ўдзельнікі абмеркавалі перспектывы накірункі беларуска-расійскай інтэграцыі, прадманастравалі хадзенне сумесна і эфектыўна дзейнічаць ва ўмовах пагаршэння эканамічнай сітуацыі ў гэтым свеце.

Кі і можна было прадбачыць за гадзіну, удзельнікі пасяджэння ў асноўным сваю ўвагу засяродзілі на аспельных эканамічных праблемах. Усяго на разгядла Саюзнага Саўміна было вынесена больш за 20 пытанняў. Прэм'ер-міністэр Беларусі Сяргей Сідорскі ў сваім ўступным слове звярнуў увагу на тое, што сёлета ўдалося значна прасунуцца наперад у вырашэнні актуальных пытанняў інтэграцыі. У якасці станоўчых прыкладаў Сяргей Сідорскі назваў плённую работу камісіі па тарыфам і нетарыфным рэгуляванням (у прыватнасці, адначасна ўсталявання адвольных узважэнняў і вывазных мытных пошлін), намаганні ў стварэнні аб'яднанай транспартнай сістэмы. Ужо наслух чал, лічыць беларускі прэм'ер-міністэр, заняцця распрацоўкай адзінага мытнага тарыфу ўвогуле Мытнага саюза краінаў ЕўРАзЭС. Старшыня Урада Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін таксама даў высокую ацэнку рабоце па саюзным будучніцтве сёлета.

Характэрнай рыска сустрэчы кіраўнікоў урадаў дзюх краін была яшчэ і ў тым, што прадходзіла яна на фоне глабальнага фінансавакраднага крызісу, які невдамома калі асцыміцца. Але нягледзячы на гэтыя складаныя наступствы, сёлета аб'ём узаемагана гандлю Беларусі і Расіі значна пераўзыходзіў мінулагадні рэкорд. Па папярэдніх падліках, у 2008 годзе гандлёвы аб'ём аб'яўчыўся на 10 млрд долараў ЗША, а магчыма, яшчэ і больш. На пасяджэнні нават прагледзіла лімба ў эквіваленце 36 млрд долараў ЗША. Бо толькі сёлета за 8 месяцаў гандлёвы абарот у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года вырас амаль на 60 працэнтаў. За адносна кароткі тэрмін — 1,5–2 гады — Беларусь і Расія падвоілі гандлёвы абарот.

Гэту небывалу дынаміку рос-

тэрыяльна-тэхнічнага развіцця. Праграма дазволіць палепшыць умовы адпачынку, а таксама спыніць практыку закрыцця дзіцячых загарадных аздараўленчых устаноў. Сёлета іх было 187, прычым кі мінімум такая ж колькасць летнікаў адчыніцца і налета. У прыватнасці, у Рэспубліканскім цэнтры разлічваюць на наступное павелічэнне дзяржаўных выдаткаў на падрыхтоўку загарадных месцаў адпачынку. Праўда, зазначыў Геннадзь Балбатоўскі, асноўная крыніца фінансавання тут плануецца інашай — сродкі ўласнікаў лагераў.

Тым часам адной з асбляваецца ў гэтай гадзіна стала зніжэнне павелічэнне попыту на санаторнае аздараўленне дарослых. Як вядо-

Адпачынак КОЛЬКАСЦЬ ЛЕТНІКАЎ ПАВІННА ЗАХАВАЦЦА

ма, пры атрыманні пецуёўкі праз Рэспубліканскі цэнтр грамадзянства з нізкімі даходамі могуць крысцяцца датацыяй, да таго ж сам поўны сярэдні кошт паездкі ў аічынную здраўніцу ў такім выпадку складае каля 850 тыс. рублёў — гэта прыкладна на 20 працэнтаў менш, чым у свабодным продажы. Таму з атрымненнем пецуёва летам у многіх узніклі праблемы. Разам з тым у Рэспубліканскім цэнтры абвяргаюць размовы, што іперашансую сітуацыю «справакавалі» іншаэміцы. «Спапраўды, за студзень—верасень беларускія здраўніцы наведвалі 60 тыс. грамадзян іншых краін — іх колькасць перавысіла паказчык за такі ж час летас больш чым удвая, — заўважыў Геннадзь Балбатоўскі. — Аднак на ма-

матэрыяльна-тэхнічнага развіцця. Праграма дазволіць палепшыць умовы адпачынку, а таксама спыніць практыку закрыцця дзіцячых загарадных аздараўленчых устаноў. Сёлета іх было 187, прычым кі мінімум такая ж колькасць летнікаў адчыніцца і налета. У прыватнасці, у Рэспубліканскім цэнтры разлічваюць на наступное павелічэнне дзяржаўных выдаткаў на падрыхтоўку загарадных месцаў адпачынку. Праўда, зазначыў Геннадзь Балбатоўскі, асноўная крыніца фінансавання тут плануецца інашай — сродкі ўласнікаў лагераў.

Тым часам адной з асбляваецца ў гэтай гадзіна стала зніжэнне павелічэнне попыту на санаторнае аздараўленне дарослых. Як вядо-

УЛАДАЛЬНІК ПЯРСЦЁНКАЎ І НЕ ТОЛЬКІ

Славуты музыкант Юрый Башмет пакарае музычны свет Беларусі

Фестываль Ю. Башмета садзейнічае захаванню і ўзбагачэнню высокага музычнага мастацтва

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка павіншаваў удзельнікаў ІІІ Міжнароднага фестывалю Юрыя Башмета з яго адкрыццём. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

«Мы ганарымся тым, што менавіта Беларусь стала радзімай гэтага ўнікальнага творчага праекта, накіраванага на захаванне, узбагачэнне і прапаганду высокага музычнага мастацтва», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — У фестывальныя дні ў лепшых канцэртных залах беларускай сталіцы выступаць праслаўленыя майстры і маладыя таленты, даманаструючы жывую сувязь пакаленняў і культуру. Някай фестываль набірае размах, прываблівае ўсё больш цудоўных выканаўцаў і дорыць слухачам радасць сустрэць з сапраўднай музыкай».

БЕЛТА.

Фестываль Башмета пачаўся ў Беларусі з майстар-класа маэстра. Перапоўненая зала Беларускай акадэміі музыкі дэманстравала лічыць стоексці, а студэнты былі непакінаючы ў сваёй рашучасці ўшчыснага ўнутр — ды хоць бы стоексці пабачыць, які і чаму будзе вучыць беларускіх студэнтаў прафесар Маскоўскай кансерваторыі. Усё асабліва натхніла тое, што Юрый Башмет прайшоў на майстар-клас з інструментам. Але нават не іграў з заручальным прысцёмкам. Але аднойчы аказаўся ў Ізраілі пасля канцэрта, і ў аэрапорце давалося доўга чакаць — была затрыманка рыска. Я хадзіў па аэрапорце, не ведаў, чым мне занаць, хадзіў ля ювельнікаў грамад. Мне спадабыцца прысцёмкам, вельмі дарагі, я яго набыў. І проста па прыколу — надзеў. А потым, калі дома займаўся, не зняў. Так, у мяне ўвайшло ў звычку яго насіць. І з нот зрабіць музыку з дапамогай рук.

На руцкі маэстра звярнулі ўвагу і студэнты, якіх цікавіла, ці не перажуджаюць яны іграць вялікія прысцёмкі на мізніцы правай рукі?

«Я ўвогуле быў прайшчымкам усяго гэтага, — адказаў Юрый Башмет. — Мне не падпадала нават, калі на сцене, у аркестры іграў з гадзіннікам — гэта перашчэдкае. І калі нехта іграў з прысцёмкам. Я нават не іграў з заручальным прысцёмкам. Але аднойчы аказаўся ў Ізраілі пасля канцэрта, і ў аэрапорце давалося доўга чакаць — была затрыманка рыска. Я хадзіў па аэрапорце, не ведаў, чым мне занаць, хадзіў ля ювельнікаў грамад. Мне спадабыцца прысцёмкам, вельмі дарагі, я яго набыў. І проста па прыколу — надзеў. А потым, калі дома займаўся, не зняў. Так, у мяне ўвайшло ў звычку яго насіць. І

больш разы. Рэалізацыя намераных мераў дазволіць знізіць беспрацоўе ў малых гарадах абласцей да 1-0,8 працэнта. Аб'яўчанкамма, гар і райвыканкамма будучы распрацаваны і прыняты свае мерапрыемствы па забеспячэнні занятасці насельніцтва. Пры гэтым на ўзроўні рэгіёнаў мерапрыемствы будуць дэталізаваныя і ўзаемаўзвязаныя з праграмай развіцця малых гарадоў. Рэалізацыя закладзеных у праграме мераў дазволіць утрымаць беспрацоўе да канца 2009 года ў межах 1,1-1,2 працэнта, да канца 2010-га — 1,0-1,1 працэнта, колькасць занятых у эканоміцы ўзрасце да канца 2009 года да 4 мільяёнаў 650 тысяч чалавек, да канца 2010-га дасягне 4 млн 740 тыс.— 4 млн 775 тыс. чалавек. На наступны год праграма

прадугледжвае выдзяленне 185,4 млрд рублёў.

Разам з тым, на думку прэм'ера Сяргея Сідорскага, праект праграмы патрабуе дапрацоўкі. Адна з заўваг кіраўніка Урада, у прыватнасці, дачылася пытання па стварэнні новых працоўных месцаў у будучыняй галіне, дзе, як вядома, не хапае спецыялістаў. «Без якаснага і колькаснага павелічэння кадравга патэнцыялу, без вяртання з-за мяжы кваліфікаваных будучыніх кадрую будзе праблематычна выканаць заданні па будучніцтве жылля ў рэспубліцы», — адзначыў прэм'ер. Паводле яго слоў, праект праграмы садзейнічаў заняцця неабходна дапрацаваць з улікам патрэб канкрэтных прадпрыемстваў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

Сяргей Сідорскі заклікаў урад Расіі нарэшце адмяніць сумнавядомыя меры па дадатковым кантролі і рэгістрацыі часова ўвозімага грузавага і легкавога транспарту з Беларусі.

ло вострав выступленне, бо напярэдні Павел Паўлавіч неаднойчы публічна ў негатыўным плане адлугкаў аб маруднасці некаторых міністэрстваў і ведамстваў ў ажыццяўленні саюзных праграм.

Дарэчы, аб адным з такіх непрыемных чыноўных штурчых бар'ераў ў стасунках грамадзян Беларусі і Расіі прыгадаў беларускі прэм'ер. Гэта — сумнавядомыя, ініцыяваныя расійскім бокам меры, па рэгістрацыі часова ўвозімага грузавага і легкавога транспарту з Беларусі, які зарэгістраваны на яе тэрыторыі. Сяргей Сідорскі вы-

не засталіся па-за ўвагай удзельнікі пасяджэння Савета Міністраў пытанні кіравання саюзнай уласнасцю, функцыянавання рэгіянальнай групойкі войскаў Беларусі і Расіі ў наступным годзе, праект бюджэту Саюзнай дзяржавы на 2009 год. Ён павінен істотна павялічыцца за кошт росту долевых узносаў Беларусі і Расіі. Мяркуюцца, што бюджэт будучага года вырасце на 20 працэнтаў. Такім чынам, ён з улікам гэтай прыбаўкі і рэшту бюджэту 2008 года павінен скласці 7-8 мільярдэў расійскіх рублёў.

Але не хлэбам адзіным жыць Саюзная дзяржава. Напрыканцы пасяджэння кіраўнік Урадаў заслухалі справаздачу аб рабоце над поўнамэтражным мастацкім фільмам «Браскія крапасці».

Важным практычным працэсам на рэалізацыі рашэнняў гэтага пасяджэння Савета Міністраў стане Трэці форум праектаў саюзных праграм Беларусі і Расіі, які намерана правесці 21 кастрычніка ў Маскве ў кангрэс-хале гандлёва-прамысловай палаты Расійскай Федэрацыі. Сёлета ўпершыню ў рамках форуму будзе праведзена выстава-кірмаш «Лепшыя прадукцыі Беларусі ў Маскве». Экспазіцыя разгорнецца на тэрыторыі Усерасійскага выставачнага цэнтру. Нагадаем, форум у выстава-кірмаш прайдзецца па ініцыятыве Савета Міністраў і Парламенцкага сходу Саюзнай дзяржавы.

Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Падрабязнасці Мядзведзь «наведаў» два суседнія раёны?

Ва ўчарашнім нумары «Звязды» мы паведамілі пра з'яўленне на тэрыторыі Чэрвеньскага раёна аднаго ці некалькіх мядзведзяў. Я стала вядома, касалпы пакінуў свой след і суседнім, Пухавіцкім, раёне: яго бачылі літаральна паблізу будынка Дукорскай сярэдняй школы.

Вось той прыгадаў відэаочка той сустрэчы — настаўніца замежных мов Кацярына Міханец.

— Пасля заняткаў недзе каля 15 гадзін я вярталася са школы дадому. Насустрач мне патрапілі дзеці, яны былі напалоханыя, пачалі казаць, каб я не ішла гэтай дарогай, маўляў, наперадзе яны бачылі мядзведзя, — расказала Кацярына Мікалаўна. — Я яшчэ падумала: які можа быць мядзведзь? Але між іншым заўважыла, што дзеці пайшлі іншай дарогай. Але ўбачышы, што я працягваю шлук, развярнулі і пакрочылі за мной. А потым я спраўдзіла ўбачыла звера — ён купаўся ў рачуліцы, якая працякае паблізу школы, побач са стадыёнам. Да мядзведзя было некалькі метраў, сам ён мне падаўся не вельмі вялікім. Ці то ўбачыўшы нас, ці то пачуўшы галасы, але мядзведзь кінуўся з ракі на берг і ўдзік.

Паводле слоў Кацярыны Мікалаўны, бышчам бы звера бачылі і калія Блоні, прынамсі, яна чула, як такое паведамленне ад месцічаў прагучала ў эфіры аднаго з тэлеканалалаў. Што да даты сустрэчы з касалпым, дык сурмазоўца, на халь, не змагла дакладна прыгадаць яго дату, сказала, што ўсё адбылося недзе ў сярэдзіне верасня. Улічваючы, што частка падзей адбылася практычна на стыку двух раёнаў — Пухавіцкага і Чэрвеньскага, можна выказаць меркаванне: гаворка ідзе пра вандруюча аднаго і таго ж звера (або некалькіх?), што рухаўся ў накірунку Чэрвеня.

Дарэчы, на час падрыхтоўкі інфармацыі ніякіх новых звестак пра «прышчэпкі» ў райцэнтры не мелі: ніякіх новых сустрэч з ім, на шчасце, пакуль не было.

Сяргей РАСОЛЬКА.

За два дні жыхары Еўропы ўбачылі 2,2 млн птушак

У мінулыя выхадныя актыўныя аматары прыроды ўдзельнічалі ў еўрапейскіх днях назіранняў за птушкамі. У Беларусі акцыю каардынавала грамадская арганізацыя «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

Сёлета 4–5 кастрычніка больш за 30 тысяч чалавек з 30 краін Еўропы назіралі за птушкамі. Ад Партугалі да Турцыі, ад Мальты да Нарвегі было зарэгістравана 2,2 млн птушак, арганізавана 2700 мававых мерапрыемстваў, паведаміў карэспандэнту «Звязды» спецыяліст па акалігнальнай адлугкаўкі грамадскай арганізацыі «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Руслан Шапкін. Самымі назіральнымі відамі птушак у Еўропе былі шпак, лытка і зялён. Самая вялікая колькасць назіральнікаў была ў Расіі — 10 833 чалавек, а больш за ўсё птушак зафіксавалі ў Галандыі — 584 219 крылатых.

У Беларусі ў восеніскіх назіраннях за птушкамі ўдзельнічалі 2689 чалавек, якія адзначылі 26912 птушак 95 відаў. На працягу суботы і нядзелі ў офіс АПБ з усіх куткоў краіны паступалі званкі. Больш ак-

Абзац

■ XXI Міжнародная выстава-кірмаш «БелТЭКСлетграм» па аптывым продажы-закупцы тавараў лёгкай і тэкстыльнай прамысловасці на 2009 год прайдзе 7–10 кастрычніка ў Мінску. Выстаўка прадставіць усе галіны лёгкай прамысловасці: адзенне і галаўныя ўборы, трыкатаж (бланзавы, верхні, шоты, панчоша-шкарпатарныя вырабы), тэкстыль для дому (дываны, шторы і аксесуары, пасцельныя рэчы, пакрывалы і пледы, коўдры, падушкі, абрусі і сурвэтки), вырабы з футра і скуры, тканіны усіх відаў, праку, ниткі, нятканыя матэрыялы, фурнітуру, тэкстыльную і скураную галантарэю, абутак і камплектуючыя для яго вытворчасці, сыравіну для тэкстыльнай і лёгкай прамысловасці, мастацкія промыслы, этыкетку і ўпакоўку, штырхавое кадзіраванне.

■ У Алжыры было знойдзена чатырохмесячнае немаўля, якое праляжало ў лужы з гразю на працягу чатырох дзён і засталася жывым. Вялікія лужы ўтварыліся ў гарадах Алжыра ў выніку моцных дажджоў, якія прайшлі на мінулым тыдні. Дзіця не пацярпела. Зараз чыдаць займаюцца пошукамі бацькоў немаўляці. У выніку разгону стыхій загінуў 41 чалавек, 33 чалавек атрымалі траўмы.

■ Рэдкі від слімака Limax maximus вылавіла ў сваім калодзежы жыхарка Брэста. Па словах спецыяліста аграрна-экалагічнага інстытута Акадэміі навук Беларусі Віктара Дзімянчыка, ганьцікі слімак вельмі рэдкі для нашых шчыртаў, але сустракаецца. Яму неабходна высокая вільготнасць і зніж з плошасвай тэмпературай. Асобіну, якая больш за 10 сантыметраў спецыяліст забраў для даследавання.

Поўны абзац

■ Амерыканскі акцёр Дэвід Духовні прайшоў курс лячэння ад эсхуальнай залежнасці. Саксуальная залежнасць — адна з назваў від псіхічнага расстройства, сімптомам якога лічацца схільнасць да распусных паводзінаў, выпадковыя сувязы, увайерызму. У жніўні стала вядома, што Духовні лёг у рэабілітацыйную клініку, каб прабыць курс лячэння. Адакат акцёра не ўдакладніў, калі Духовні быў выпісаны з клінікі.

■ Памежнік браскіага пагранічара да некалькіх метраў ад лініі дзяржаўнай мяжы затрымалі муніцыпалітэты, які спрабавалі незаконна трапіць у Польшчу на вяселінедзе «Бусел». Як патлумачыў затрыманы, ён — грамадзянін Расіі без пазнага месца жыхарства. Ён хацеў трапіць у Еўропу дзеля пошуку лепшых умоў жыцця.

■ Жыхарка Каларада ўтрымлівала ў сваёй кватэры 86 кошак. Калі жанчына сабралася перажадзецца, дык не адважылася асправацца са сваімі гавдаванцамі. Іх давалося змясціць у прытулак. Цяпер ім шукаюць новых гаспадароў. Прадстаўнік шырфа горада апісала стан кватэры, дзе жыла аматарка кошак, як «анты-санітарны». Па яе словах, жанчына вельмі шкадавала бяздомных жывёлі і забірала іх да сябе. Ніякіх абвінавачванняў жанчыне не прад'яўлена.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Падрабязнасці Мядзведзь «наведаў» два суседнія раёны?

Ва ўчарашнім нумары «Звязды» мы паведамілі пра з'яўленне на тэрыторыі Чэрвеньскага раёна аднаго ці некалькіх мядзведзяў. Я стала вядома, касалпы пакінуў свой след і суседнім, Пухавіцкім, раёне: яго бачылі літаральна паблізу будынка Дукорскай сярэдняй школы.

Вось той прыгадаў відэаочка той сустрэчы — настаўніца замежных мов Кацярына Міханец.

— Пасля заняткаў недзе каля 15 гадзін я вярталася са школы дадому. Насустрач мне патрапілі дзеці, яны былі напалоханыя, пачалі казаць, каб я не ішла гэтай дарогай, маўляў, наперадзе яны бачылі мядзведзя, — расказала Кацярына Мікалаўна. — Я яшчэ падумала: які можа быць мядзведзь? Але між іншым заўважыла, што дзеці пайшлі іншай дарогай. Але ўбачышы, што я працягваю шлук, развярнулі і пакрочылі за мной. А потым я спраўдзіла ўбачыла звера — ён купаўся ў рачуліцы, якая працякае паблізу школы, побач са стадыёнам. Да мядзведзя было некалькі метраў, сам ён мне падаўся не вельмі вялікім. Ці то ўбачыўшы нас, ці то пачуўшы галасы, але мядзведзь кінуўся з ракі на берг і ўдзік.

Паводле слоў Кацярыны Мікалаўны, бышчам

АДВАРОТНЫ БОК... ГАЛОЎНАГА СТАДЫЁНА

Галоўны стадыён Прыдзвінскага краю — Віцебскі цэнтральны спартыўны комплекс, аказваецца, толькі з аднаго боку вельмі прэзентабельны. А з другога?

Функцыяне ён ужо даўно пасля капітальнай рэканструкцыі. Няўжо яна зычэ не завяршылася? Наш карэспандант па просьбе чытачоў зазірае туды, куды, напэўна, не ходзяць турысты і члены спартыўных дэлегацый. А мо і проста не запрашаюць, бо усё неабходнае — і гатэль таксама — на праспекце Людніківа. А побач, за дзясяткі метраў, зусім, мякка кажучы, не прыгожа.

Памятаецца, колькі хвалебных сюжэтаў паказвалі па тэлебачанні вобласці і краіны. І чыноўнікі публічна ставілі сабе ў заслугу тое, што былі стадыён «Дынама» атрымаў новае жыццё. Маўляў, вось ён — стадыён-прыгажун, дзе цяпер могуць праводзіцца міжнародныя спаборніцтвы. Пра адваротны бок забылі? Пасля таго, што давялося ўбачыць, нехавотна верыцца, што стадыён насамрэч адпавядае ўсім міжнародным стандартам.

— Я — пенсіянер, гуляў нядаўна з жонкай і ўнукамі вакол віцебскага стадыёна і шчыра расчараваны, — расказвае чытач, які стаў ініцыятарам падрыхтоўкі гэтага артыкула. — Я падтрымліваю палітыку кіраўніцтва краіны ў дачыненні да спорту. Пагадзіцеся, калі ўжо нешта будаваць, трэба завяршаць усё да канца! Каб гэта стадыён аб'екты і ўнутры, і ўнутры, і з боку выглядалі былі да гледжаннямі. З боку праспекта Людніківа, куды стадыён выходзіць сваім «тварам», ён выглядае насамрэч як прыгожае і сучаснае спартыўнае збудаванне. Пайшлі далей — па перыметры. І ўбачылі, што шмат чаго яшчэ трэба зрабіць для канчаткова добраўпарадкавання. Спачатку не зразумелі, чаму скончыўся асфальт. Потым убачылі шмат смецця, што валяецца пад нагамі. Ідзем далей — агароджы прыватных дамоў, напэўна, не прыводзілі ў парадак дзясяткі гадоў... Нейкія пліты ляжаць на зямлі. Насупраць тэрыторыі ўся ў канавах — што там будзе? Ды і на самім стадыёне на адной з бакавых сценаў пад незамацаванай цэглай плёнкі тырчыць. Забылі будаўнікі пакласці ўсю сцяну? Чаму не могуць знайсці час і сродкі навесці чысціню на ўсім стадыёне і вакол?

У прыгожы сонечны выхадны дзень я таксама прайшоў па перыметры рэзідэнцыйнага стадыёна № 1. Чамусьці першае, што кінула ў вочы з «прэзентабельнага боку» (на праспекце Людніківа) — дык гэта гадзіннік незвычайнай формы, у выглядзе мяча, на якім няма... страла. Далей убачыў усё тое, што гаварыў чытач. І больш за тое.

На жаль, і з другога тэрца гэтага вялікага комплексу таксама няма асфальту, лужыны, смецце будаўнічае. У будынку, што літаральна насупраць трыбун для гледачоў, дзверы зусім не прыгледзены. Быццам бы за імі не будынак — частка сучаснага комплексу, а незразумела што. Дарэчы, увесць «задні» фасад гэтага будынка, як кажучы, не давядзецца да ладу.

Недаўка — будынак прадстаўніцтва таварыства «Дынама». І тут адрозно заўважаш, што тэрыторыя без дотлагу. Цяжка было не пагадзіцца з думкай чытача, што ў свай час стадыён адкрылі, бо трэба было так зрабіць у канкрэтных тэрмін. Вельмі спыталіся, а потым...

Па каментарыі я звярнуўся да кіраўніцтва комплексу. Выконваючы абавязкі дырэктара ДУ «Віцебскі цэнтральны спартыўны комплекс» Міхал Чарнамораў, адказаўчы на мае пытанні, адзначыў, што ўсе неабходныя будаўнічыя і рамонтныя работы, на жаль, яшчэ не завершаныя. А тэрыторыя ля стадыёна часткова да іх не адносіцца.

— А калі афіцыйна адкрыцця комплексу? — Як такога, афіцыйнага адкрыцця гэтага спартыўнага аб'екта з традыцыйным перааразмаем чырванай стужкі не было ніколі. Першы футбольны матч на галоўным полі правялі ў верасні 2001 года.

— Але ўжо колькі гадоў прайшло з таго часу? Няўжо нельга навесці элементарны парадак?

Паводле слоў Міхаіла Віктаравіча, некалькі тыдняў таму парадак наводзіць. Значыць, усё было яшчэ горш? Усе новыя спартыўныя пляцоўкі комплексу ўводзяць у эксплуатацыю пастапа. У перспектыве, напрыклад, будзе створана канькабежная пляцоўка (там цяпер зямля, якую ўбачыў чытач). Пліты, што ляжаць ля прыватных дамоў, — гэта былая агароджа аднаго з футбольных паляў, якое цяпер па перыметры абнесена спецыяльнай сеткай, каб не «выляталі» мячы з поля. А ўсяго на тэрыторыі комплексу некалькі футбольных паляў, у тым ліку два — з падагрэвам.

Мне таксама патлумачылі, што той самы будынак з «дрэннымі дзвярыма» — гэта «каробка» залы бокса, якая яшчэ не адкрылася.

Што датычыцца агароджы прыватных дамоў, гэта пытанне, зразумела, да дырэкцыі комплексу, а да тых, хто ў іх жыве. Дарэчы, мы ўжо неаднаразова пісалі пра тое, што праблемы прыватнага сектара ў большасці выпадкаў (засядаючы саўсёды) — галаўны боль саміх жыхароў. Але ў гэтым выпадку, думаецца, сітуацыя — унікальная, улічваючы месца, дзе дамы знаходзяцца. Памятаецца, у Оршы ў час падрыхтоўкі да «Дажынак» распарадзіліся дапамагчы жыхарам прыватных дамоў будаўнічымі матэрыяламі і фарбамі, каб іх жыллі не «гублялася» на фоне ўсеагульнай прыгажосці... Няўжо нельга паўтарыць гэтую практыку?

Хацелася б, каб камунальнікі, якія чысцяць парк унізе (непасрэдна ля ракі), не забывалі б і пра частку парку, што на гары (яна ярка прылягае да комплексу). Як адзначылі ў ЦСК, гэта — тэрыторыя гарадскага. Хоць, безумоўна, больш смецця становіцца дзякуючы тым грамадзянам, якія тут расіваюць спіртное. Бутэлькі вялююцца ў вялікай колькасці побач з будаўнічым смеццем.

Асфальтавага пакрыцця няма на дарозе, што вядзе да цяплицы прадпрыемства «Вясна». Самі гэты будынік і вельмі непрыглядным стане, як і бетонная агароджа. Шэра усё... Гэта, ужо, напэўна, клопат кіраўнікоў. Ці карго?

Гадзіннік, аказваецца, не могуць прывесці ў парадак, бо ў ім вельмі складаны механізм. Калі ён зноў пачне адлічваць час? На жаль, пакуль што незразумела. А падзея гэта была б вельмі сімвалічнай для ўважлівых наведвальнікаў і мянакоў.

Не хочацца «трафарэтнымі» журналісцкімі закнікамі, але... Няўжо гарадскім уладам цяжка ўнікнуць у праблему і скарыдываць усё інстанцыі, ад якіх залежыць добраўпарадкаванне? Тым болей грошай — вельмі вялікіх — для гэтага, напэўна, не спатрэбіцца. Праводзілі ж у горадзе некалькі суботнікаў, каб падтрымаць развіццё спорту. Можна аб'явіць пра неабходнасць арганізацыі новага суботніка. Каб не было сорамна паказаць комплекс з усіх бакоў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Фота аўтара.



НЕАБЫЯКВАВЫЯ ЛЮДЗІ

НА ШТО СТАРАСТА?

Стараста — першы памочнік старшыні сельвыканкама ў вёсцы. Звычайна гэта самы аўтарытэтны і паважаны чалавек, якога мясцовыя жыхары выбіраюць на сходзе на 4 гады.

Сёння ў Мінскім раёне працуе 340 старастаў. Раён адным з першых у вобласці пачаў праводзіць злёты старэйшын, на якіх узаагароджвае самых актыўных і ініцыятыўных.

Акрамя таго, ужо трэці год па ініцыятыве Мінскага сельвыканкама і Мінскага абласнога Савета дэпутатаў старасты і старэйшыны, у тым ліку і з Мінскага раёна, праходзяць навучанне на курсах павышэння кваліфікацыі кіраўнікоў органаў з тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання. Сёння гэта неабходна ўмова для эфектыўнай работы старэйшын, аднак навучальныя чынацы, неабякаваныя да праблем сваіх грамадзян — немагчымы. Гэта павінна быць прыроджаная якасць, рыса характару, стан душы чалавека, які пайшоў у старасты.

Вольга Пятроўна Самая актыўная і ініцыятыўная стараста часта становіцца дэпутатам Саветаў. Гэта натуральны працэс — выбарчы адрозно свая галаса за чалавека, якому давяраюць, і якога ведаюць не па словах, а па справах. Як, напрыклад, Вольгу Мета, кантралёра па добраўпарадкаванні КУПа «Сіманет» Бараўлянскага сельсавета. У сваёй вёсцы Слабадшчына старастай яна ўжо больш за 10 гадоў, а два апошнія гады — яшчэ і дэпутат сельсавета.

Слабадшчына — вёска невялікая, усяго 50 двароў, у асноўным старой забудовы, хоць апошнім часам яна пачала аднаўляцца і расці. Спадчынікі рамантуюць бацькоўскія хаты, будуць новыя. А на момант пераезду Вольгі Меты, у 1980 годзе, адзіная жылая вуліца была неазаасфальтаваная. Вясной і восенню дарогу так размывала, што мужы Вольгі Пятроўны даводзілася сустракаць маладоў жонку на аўтобусным прыпынку з гумавымі ботамі: у маладзенькіх тупляках да хаты было не прайсці. Той, хто бачыў Слабадшчыну 25-30 гадоў таму, сёння ледзь яе пазнае. Яна «апанулася» ў асфальт, аздобілася прыгожымі агароджамі і кветнікамі. У многім гэта заслуга Вольгі Меты.

Гадоў 10 таму ў жыхароў Слабадшчыны ўзнікла пытанне аб выдзелены пашы для выпаску жывёлы (многія, у тым ліку і Вольга трымалі кароў, а пасвіць іх не было дзе). За справу ўзялася яна сама. Звярталася і ў сельскі выканкам, і ў раённы, сустракалася з дэпутатамі. Урэшце рашы, праблему ўдалося вырашыць, поле людзям выдзелілі (праўда, даволі далёка ад іх населенага пункта, але гэта ўжо дробязі). Пакуль вырашана гэта пытанне, карыстаючыся магчымасцю, Вольга Пятроўна агульна прадстаўнікам мясцовай улады і іншымі праблемамі, што турбавалі яе і яе аднажыкоўцаў. А чыноўнікі са свайго боку параілі жыхарам

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

вёсцы выбраць сярод сваіх аднаго «хадака» — чалавека, які прадставіў бы іх інтарэсы ў кабінетах. Нічога дзіўнага, што людзі выбралі Вольгу Пятроўну. Так яна стала старастам. І адрозно ўчыльную занялася добраўпарадкаваннем.

У нашай вёсцы гаспадару даецца тры дні на тое, каб ён прыбраў з вуліцы дровы і будмацэрыялы, — тлумачыць стараста. Раней мне даводзілася змагацца за выкананне гэтай нормы, затое цяпер аднажыкоўцы самі тэлефануюць: «Вольга Пятроўна, у тэрмін рамонту раблю, трубу каналізацыйную прывёз. У двары няма дзе пакласці, дык ці можна яе ўздоўж агароджы, на вуліцы пакінуць?» Што я магу адказаць? — Вядома ж, можна. Куды ж дзьявацца — будуюцца людзі. Часам прыходзіць з інфармацыяй: «Вы нам выгаворвалі за смецце на вуліцы, а вунь, глянецца, у суседзьяў ужо больш за 3 дні дровы ляжаць непрыбраныя!»

Дзякуючы намаганням Вольгі Пятроўны ў Слабадшчыне, аднамілі сеткі вулічнага асвятлення, а раней ледзь вецер па дзямье — і людзі засталіся без святла. Цяпер тут завяршаецца газіфікацыя. «Шлях быў вельмі доўгім і цяжкім, — расказала

стараста. — Хаджэнне па інстанцыях і збор дакументаў расцягнуліся на 5 гадоў, затое сёння цэнтральная труба пракладзена. Засталося падвесці газ да кожнага дома. Хану выказаць падзяку сельсавету і раённаму выканкаму — без іх падтрымкі мы б не справіліся».

Некалькі гадоў таму ў Слабадшчыне згарэў магазін райма. Адбудоваць яго пачалі райма імі сіламі самі жыхары: Вольга Пятроўна з мужам, дзямьмі і суседзямі. «Як толькі тэлефануюць, што цэглу вазьмуць, мы з дзямьмі ўсё кідаем і бжым машыну разгрузаць», — дзеліцца ўспамінамі стараста. Потым райма наняла рабочых, і магазін хутка аднавілі. Ён працуе і да гэтай пары. Яшчэ адзін прыклад: калі сёлета ў вёску прывезлі новыя агароджы, і спатрэбілася аперацыйна прыбраць старыя, Вольга Пятроўна першай выйшла на работу. Гледзячы, як завіхаецца на добраўпарадкаванні вуліцы іх стараста, падцягнулі і іншыя жыхары. Нічога дзіўнага, што Вольгу Мета абралі дэпутатам. Клопаты, безумоўна, прыбываюць, пагаджаецца яна, затое з'явілася больш магчымасцяў дапамагчы людзям, сваім выбаршчыкам.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ДЫЯЛОГ З УЛАДАЙ

ЦІ МОЖНА ПРАЦАВАЦЬ БЕЗ ДАТАЦЫЙ?


У шэрагу сельскіх Саветаў Гродзенскага раёна гэта ўжо рэальнасць

Дзе ёсць эканамічна моцныя прадпрыемствы — там, як правіла, лепш вырашаюцца надзённыя праблемы жыхароў гэтых тэрыторый. І, здавалася б, навошта сельскім Саветам асабліва клапаціцца аб павышэнні сваёй ролі ў вырашэнні пытанняў жыццязабеспячэння насельніцтва, як гэта вызначана прэзідэнцкім Указам № 21? З такога пытання пачалася гутарка нашага карэспанданта са старэйшай Гродзенскага раённага Савета дэпутатаў Сцяпанам АБУХОЎСКИМ.

— Спраўды, наш раён ужо традыцыйна займае лідзіруючы пазіцы ў сельскагаспадарчай вытворчасці не толькі ў вобласці, але і ў краіне. Аднак якімі б моцнымі ні былі прадпрыемствы, кожны павінен займацца сваёй справай. СВК — вырошчываць добры ўраджай, атрымліваць высокую надой малака і прывагі мала. Улада нізагога звяна — заапапечваць жыццязабеспячэння людзей у населеных пунктах, у тым ліку і ў аддаленых ад цэнтральнай сядзібы вёсках. А гэта і медыцынскае абслугоўванне, і гандаль, і быт, і культурны адпачынак. Таму Указ № 21 быў неабходны незалежна ад эканамічнага развіцця той ці іншай тэрыторыі.

Першае: трэба было ўмацаваць матэрыяльна-тэхнічную базу сельскіх Саветаў. На сёння ўсе іх будынікі знаходзяцца ў дагледжаным стане — сучаснае мэбля, добраўпарадкаваная тэрыторыя навакол. У адваротным выпадку як можна патрабаваць ад жыхароў навесці парадак у сваім двары?

Работнікі сельскіх Саветаў практычна сторацэнтна забеспечаны камп'ютарамі, шмат дзе нават па два факсы. Аднак факсімільная сувязь сябе аддывае, на змену прыходзіць электрон-



Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА.

ная пошта. Усе сельвыканкамы маюць камп'ютарную сувязь як паміж сабой, так і з райвыканкамам і раённым Саветам дэпутатаў.

Вырашана і праблема з транспартам. Гэта вельмі важна таму, што ў практыку ўведзены вызныяны прыёмы старшыні сельвыканкама не толькі ў буйных населеных пунктах, але і ў невялікіх вёсках. Хоць раз на месяц, але ён там абавязкова павінен сустрацца з людзьмі. Акрамя таго, усюды ёсць тэлефоны, і калі ўзнікае пытанне, якое патрабуе неадкладнага вырашэння кіраўніком сельвыканкама, то стараста адрозно ж з ім звязваецца.

Указ № 21 дазволіў сельскім Саветам фарміраваць свой бюджэт. Раней як было? Фінансавы рыхтэ для раённага Савета дэпутатаў і райвыканкама бюджэт сельскіх Саветаў, а астатняе фінансаванне ідзе зверху. Цяпер жа праект бюджэту рыхтэ старшыня сельсавета Савета, зыходзячы з магчымых 16 крыніц паступлення даходаў. Вядома ж, усё яны не падыдзюць для кожнай мясцовасці. Напрыклад, у Індурскім сельскім Саветце ў наступным годзе разлічваюць фарміраваць свой бюджэт з 11 крыніц. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ «МС»

МЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ

Редакция продолжает получать ре-агирование на статью «Написаному — верыць?» (03.09.2008) — в ней мы рассказали о строительстве магазина, которое «растянулось» на двадцать лет.

«Минский городской исполнительный комитет рассмотрел статью «Написаному — верыць?» и сообщает следующее.

В июле 2008 года ЗАО «Полесская инновационно-строительная компания» приступила к выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Встроенно-присоединенный магазин по ул. Геологическая, 133». В процессе выполнения демонтажных работ были выявлены дефекты несущих конструкций, не отраженные в проектной документации.

Генеральный проектировщик УП «Автомобильно-ремонтный проект» произвело обследование строительных конструкций и определило, что техническое состояние характеризуется IV категорией (предварительное состояние). Согласно строительным нормам Беларуси (СНБ) 1.04.01-01 IV категория — неработоспособное состояние конструкций, требующее срочного ограничения нагрузок, капитального ремонта, усиления либо замены элементов, конструкций.

В настоящий момент в связи с отсутствием у РУП «Белгеология» собственных средств на завершение строительства объекта и отказа (08.09.2008) инвестора ЗАО «Полесская инновационно-строительная компания» от исполнения договорных обязательств ведется поиск нового инвестора. УП «Автомобильно-ремонтный проект» выполняет проект усиления конструкций.

Вопрос о строительстве магазина по ул. Геологическая, 133 рассмотрен на заседании администрации Партизанского района г. Минска 23.09.2008. Руководству департамента по геологии Министрства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и РУП «Белгеология» указано на необходимость принятия действенных мер по вводу объекта в эксплуатацию до 31.12.2008.

Н. А. ЛАДУТКО, заместитель председателя Мінскаго городского исполнительного комитета.

МЯСЦОВЫ ЧАС

КАЛІ ЛЕПШЫЯ З'ЕДУЦЬ — ХТО ЗАСТАНЕЦА?

Розніца ва ўмовах жыцця існуе не толькі паміж горадам і вёскай. Самі сельсаветы, здараецца, адрозніваюцца адзін ад аднаго, як... Не, не скажу, што як неба і зямля, але вельмі істотна. Ад чаго гэта залежыць? Ад мноства фактараў і акалічнасцяў. Ад набліжэнасці да сталіцы і райцэнтра, ад развіцця вытворчасці, ад колькасці жыхароў, ад узаемаадносінаў кіраўніка сельгаспрадпрыемства і старшыні сельсавета Савета...

Размаўляем пра гэта са старэйшай Чарвеньскага райсавета дэпутатаў Генадзем Завадскім падчас чарговай камандзіроўкі «на раён».

— Наўрад ці, — выказаваў псіхастыўную думку, — гэтыя ўмовы зраўняюцца ў хуткім часе. — Але імкнучыся да гэтага ўсё роўна трэба, — далікатна «карэктую» мой настрой Генадзе Аналятовіч. — Зразумела, першапачатковыя ўмовы, «стартавыя пляцоўкі» ў сельсаветах розныя. І ўсё ж, знаходзячыся нават не ў самых спрыяльных умовах, кіраўнік «з галавой» заўсёды знайдзе выйсце са становішча.

Людміла Шышко прыйшла на пасадку старшыні Грабянецкага сельсавета Савета дэпутатаў, пакінуўшы пост дырэктара школы. З педантычнасцю і скрупулёзнасцю былога педагога ўзялася за навідазнене парадку — на зямлі і ў рабоце з людзьмі. Пачала... з сябе, дакладней, будынка сельсавета Савета. Здавалася б, дробязі — прывялі ў парадак тэрыторыю, разбілі клумбы, пасадзілі кветкі (самыя звычайныя, прынамсі). А мясцовыя люд адрозно да старшыні з пытаннем: адкуль такая прыгажосць? Дзе ўзялі? І мы так зробім.

Размешчаны Грабянецкі сельсавет не вельмі ўдала — як вы-



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

— Мы ўжо заключылі дагаворы з насельніцтвам, — гаворыць старшыня сельвыканкама. — З кожнага падворка будзем браць па 1 тысчыяў ў месяц за вываз смецця. Людзі не прарочаць — на адварот, вельмі задаволеныя. Ледзь ці не штодня пытаюцца: калі ўжо прыедзеце па смецце? Затрымка пакуль што была з тэхнікай: яе на ўборку ўраджаю заздзейнічалі. А вось з кастрычніка будзем вывозіць смецце рэгулярна.

Гадавы бюджэт сельсавета невялікі — 70 мільёнаў рублёў. З іх толькі 10 мільёнаў з'яўляюцца ўласна заробленымі сродкамі. Астатняе — дзяржаўная даццыя.

— Насельніцтва плаціць у сельсаветку «казну» толькі падатка на зямлю і на нерухомасць. Гэта невялікія грошы, калі ўлічыць, колькі ў нас пенсіянераў, — канстатуе Людміла Шышко.

І тым не менш... У сельвыканкаме паднапружыліся і... скарацілі расходы на бензін. У выніку з'явіліся «свабодныя сродкі», за якія набылі новыя камп'ютары.

— Ездзіла я і езджу вельмі многа — 14 вёсак на маім плячак, ёсць і такія, дзе па 1—2 чалавекі засталася. Хто пра іх пакапоўвае? Але, па-першае, мяне часта вырчае кіраўнік гаспадаркі — калі ў іх нехта адпраўляецца на аб-

ект, дык і мяне могуць падкінуць. А па-другое, часта выкарыстоўваючы сваё асабістае транспарт. Шчыра кажучы, уласнае аўто давала сёлета да ручкі.

Насуперак распаўсюджанай сітуацыі, калі дзьячына з вёскі выходзіць за межы гарадскага хляпа і застаецца жыць у горадзе, Людміла Міхайлаўна паеха-ла за мужам-механізатарам у вёску. Аб чым ніколі не шкадуе, прызнаючыся, што тут ёй лягчэй жывецца і дыхаецца. За апошні час адток моладзі з Грабянца і вёсак сельсавета прыпынуўся — тут пачалі будаваць жыллі, якое добры спецыяліст можа атрымаць без праблем. А камбайнеры, ды і іншыя работнікі сельсагаспадарчага прадпрыемства «Грабянецкі» цяпер маюць зарплату (асабліва летам), якія ў горадзе трэба яшчэ пашукаць. Скажам, 18-гадовы сын Людмілы Шышко толькі за адзін месяц зрабіў на ўборцы збожжавых 2,5 мільёна рублёў.

Але не трэба зайздросціць — далёка не кожны вытрымае працу ад цямяна да цямяна. Таму матэрыяльная кампенсацыя і ўмовы працы адгярваюць вялікую ролю ў тым, каб у вёсцы «асяда-лі» прыстойныя людзі, добрыя работнікі.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

НА ШТО ЗДОЛЬНЫ СТАРАСТА?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Самая праблемная ў плане добраўпарадкавання вёска ў майёй выбарчай акрузе — гэта Каралёў Стан. Яна ж і самая вялікая — там пражывае 1,5 тысячы чалавек. Хочацца зрабіць яе больш прыгожай, дагледжанай, арганізаваць культурныя месцы адпачынку. Многае ўжо зроблена: устаноўлены новыя агародкі, на вуліцах пакладзены асфальт, добраўпарадкаваны аўтобусныя прыпынкі, абсталявана спартыўная пляцоўка. А яшчэ хацелася б там мець новы клуб. Пакуль што ён размяшчаецца ў вельмі старым, знешнім будынку. Тое ж датычыцца і вясковай школы.



Iгар КАМАРОЎ, старэйшына в. Падгор'е.

Асобную падзяку Вольга Пятроўна прасіла перадаць КПТ «Сіманет» Бараўлянскага сельсавета, які заўсёды дапамагае з добраўпарадкаваннем яе населеных пунктаў, з уборкай ураджаю з падворкаў мясцовых жыхароў. Як стараста і дэпутат, Вольга Пятроўна пастаянна кантактуе з людзьмі. А людзі, як вядома, розныя. З некаторымі бывае цяжка знайсці паразуменне. Асабліва калі да іх прыходзіць з просьбай навесці парадак на сваёй тэрыторыі. Некааторы і сабакі спускаць могуць.

Неабходнасць выбарання на гэтую ролю людзей сталых, часта пенсійнага ўзросту. Аднак сёння сітуацыя змянілася. Вяскоўныя жыхары выбіраюць больш маладых, актыўных, энергічных, здольных вырашыць іх праблемы. Так атрымаўся ў Падгор'і, невялікай перспектыўнай вёсачцы Ждановіцкага сельсавета. (насамрэч, гэта два суседнія населеныя пункты — Падгор'е-1, дзе 13 двароў, і Падгор'е-2, былая вёска Смалярня, дзе 7 двароў). Аднак са старастам ім пашанцавала.

— Бывае, выходзіць з хаты малады гаспадар і адразу з агрэсіўна на мяне: «А хто вы такая? Што вам ад нас трэба?» Я тады яго прыблуджу за плечы, як свайго сына, і кажу: «Вы такі прыгожы малады чалавек, а ля хаты вашай так непрыгожа... Я не магу з гэтым мірыцца, а вы — можаце?»

Ігар Камароў — дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства «Парадыз-Медыя». Па аддзельнасці ён трэнер-выкладчык. Некалі працаваў настаўнікам у школе, быў індывідуальным прадпрыемствам.

— Раней мы з сям'ёй жылі ў Мінску, потым прадалі кватэру, пабудавалі дом у Падгор'і (на радзіме маці) і пераехалі сюды, — расказвае стараста. — Калі пасля сталіных умоў анулявалі ў жыццё вёскі — адчулі рэзкі кантраст. Праблем шмат, а як падступіцца да іх вырашэння? Тры гады таму на вызынам прыёме сельвыканкама я ўзнёў шэраг балючых для нашай вёскі пытаньняў, узгадаў гнілыя сеткі вулічнага асветлення, незадавальняючы стан аб'язной дарогі (Н-8977 «Ратамка — Падгор'е — Ляхаўшчына»), якая праходзіць праз цэнтр нашага населенага пункта, і іншае. На тым жа вызынам прыёме мне прапанавалі і стаць старастам. Галоўным аргументам, які мяне пераканаў, была магчымасць свабоднага доступу ў кабінеты выканкама. Мне казалі: «Калі прыйдзеш да нас з чарговай скаргай, табе не трэба будзе чакаць прыёму ў агульнай чарзе. Народным абраннікам уваход свабодны, як супрацоўнікам выканкама». І я гэтым скарыстаўся, бо са свайго вопыту ведаў: хаджэнне па кабінетах — гэта хаджэнне па пакутах. У выніку нам адным з першых у сельсавете замянілі электрычныя вулічныя сеткі, дарога атрымала балансарытмальніка (ДРБУ-194), які цяпер яе абслугоўвае.

Аднак да таго, як узяцца за асфальтаванне, найперш трэба закрыць пытанне з газыфікацыяй, каб потым лішні раз не ўзімаць даражэнае пакрыццё. Ігар Александравіч ужо сабраў поўны пакет дакументаў, аднак жыццё ўнесла свае карэктывы. Пабыўшы ў вёсцы размяшчаныя буйныя дачны масіў (750 участкаў), і некаторыя дачнікі пагадзіліся ўзяць удзел у падвядзенні газу. Цяпер трэба пераарыентаваць тэхнічныя ўмовы, ствараць каператывы. Усё гэта зноў ляжа на плечы старасты.

— Гэта нашы вочы і вушы ў населеных пунктах. Ва ўсё вёскі кожны дзень мы заехаць не можам — нестасе часу, аднак усю апэратыўную інфармацыю нам паведамляюць старасты: дзе ляпмачка не гарыць, дзе суседзі пакандзілі і г.д. Стараста — гэта чалавек, на якога мы ў першую чаргу можам разлічвацца ў пэўным населеным пункце. Усе пытанні, што датычацца Каралёва Стана, Слабадшчыны, Скуратоў, Жукава Луга і Курганой, вырашаюцца праз Вольгу Пятроўну (гэта яе выбарчая акруга). У кожнай з пяці вёскаў яна дакладна ведае сітуацыю з вулічным асветленнем, водазабеспячэннем, газыфікацыяй, у курсе ўсіх праблем і пытаньняў... Старастам звычайна выбіраецца чалавек, які карыстаецца аўтарытэтам сярод аднавяскоўцаў і мае пэўную арганізатарскую здольнасць. Кожны год у сельсавете мы праводзім конкурс на лепшы населены пункт, прысуджваем першае, другое і трэцяе месцы, і старастаў гэтых трох вёскаў адначасна пэўнай грашовай сумай. Летас за першае месца мы прысудзілі каля 5 базавых велічынь.

Ігар Камароў і Смайлярня трэба дабрацца да Ратамкі (бліжэйшай чыгуначнай станцыі) пешшу. А гэта 3-5 км. «У зімовы час грунтовая дарога не пасыпаецца пясчана-салянай сумессю, а мясцовасць у нас узгорыстая, — тлумачыць Ігар Александравіч. — Быў выпадак, адна маршрутніка перакруцілася. Дарогу неабходна заасфальтаваць, а калі яе яшчэ і заасфальтаваць, праз Падгор'е і Смалярню будучы праходзіць і рэйсавыя аўтобусы».

Ігар Александравіч... Магчыма, само слова «старэйшына» абумоўлівала

Паводле слоў Камарова, іх дарога пакуль не мае асфальтавае пакрыццё і лічыцца дарогай 5-й катэгорыі. Даўно паўстала пытанне яе асфальтавання. Калі будзе цвёрдае пакрыццё — наладзіцца і стабільнае транспартнае забеспячэнне. Пакуль што з Мінска ў Ляхавічы праз Падгор'е ходзіць маршрутніка, але толькі ў летні час. Зімой жыхарам Падгор'я і Смалярні трэба дабрацца да Ратамкі

ЦІ МОЖНА ПРАЦАВАЦЬ БЕЗ ДАТАЦЫЙ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Якія з гэтых крыніц у раёне найбольш прыбытковыя?

— У некаторых сельскіх Саветах больш за палову паступленняў у бюджэт складаюць падаткі з продажу адпрадпрыемстваў гандлю, што размешчаны на гэтых тэрыторыях. Паступаюць даходы і ад продажу зямельных участкаў праз аўкцыён, а таксама нерухомасці, якая знаходзіцца на балансе сельскіх Саветаў. Разам з падатковай інспекцыяй і міліцыяй узяліся за нарыхтоўшчыкаў, якія скапуляюць па вёсках ягады, грыбы, яблыкі, але не маюць ліцэнзій і не плацяць падаткаў. Дадаткова частка бюджэту нізавога ўзроўню можа таксама папаўняцца ад продажу пустых дамоў, якія карыстаюцца попытам сярод гараджан. Калі раней стары дом можна было купіць практычна за бяссоннак, то сёння ён каштуе дзевяці дарага.

Задача на наступны год — амаль поўнасьцю перайсці на бездотацыйны бюджэт. Праўда, і тут нельга, як кажуць, секчы з пляча. Да прыкладу, у бюджэце Скідаўскага гарадскога Савета адбета 71 працэнт датацый. Сяда там вельмі добра наладжана работа выканкама з дзіцячымі садкамі, і раённая ўлада лічыць заўчаснай іх перадачу на баланс сістэмы адукацыі.

Увогуле ж само паняцце «датацыя», якая плануецца з раённага бюджэту, некалькі разоў пераходзіла з рук у рукі. Яму быццам і не трэба мысліць, старацца знайсці нейкія рэзервы папаўнення бюджэту — атрымаў грошы зверху, патраціў. І зусім іншая справа, калі грошы паступаюць ад тых, хто знаходзіцца на гэтай канкрэтнай тэрыторыі, і старшыні сельскага Савета неабходна будзе зрабіць справядлівае аб'яднанне. Таму, на мой погляд, будзе лагічна, каб частка падатковага падатку заставаўся ў распараджэнні сельскага Савета. Якая частка? Узважанае рашэнне на гэты конт можа быць прынятае раённым Саветам ва ўзаемадапамогу з сельвыканкамамі — з індывідуальным падыходам да кожнай тэрыторыі, згодна з умовамі, у якіх знаходзіцца той ці іншы сельскі Савет. У адным — шэраг эфектыўна працуючых прадпрыемстваў, паступае шмат падат-

каў. А іншаму патрэбна дапамога. Але яна будзе аказвацца не фінансаваным раёнаў выканкама, а з падаходнага падатку. У такім выпадку ў бюджэт пярэдняга ўзроўню, магчыма, і не варта пералічваць падатак з продажу.

— У бюджэце плануецца не толькі даходы, але і выдаткі...
— Так, у прыватнасці, на добраўпарадкаванне тэрыторыі, рамонт печы і электраправодкі адзіночкі, састарэлым, удзельнікам ваіны. Аднавядзення сродкі прадугледжваюцца пры фарміраванні бюджэту на наступны год. Пэўная сума закладаецца ў бюджэце і на вулічнае асцяражэнне. Калі ж атрымавацца эканомія і ўсе сродкі не выкарыстоўваюцца, то іх у адпаведнасці з рашэннем сесіі сельскага Савета можна накіраваць на іншыя мэты.

Дарэчы, выкананне бюджэту — адзін з паказчыкаў раённага спаборніцтва паміж Саветамі пярэдняга ўзроўню. Каб не было паказу, кожны аддзел раёнаўскага дакладна вызначыў крытэрыі, па якіх ацэньваецца работа ў тым ці іншым накірунку — бюджэт, збор падаткаў, закуп сельгаспрадукцыі, выкарыстанне зямель, ахова грамадскага парадку, праціпажарная бяспека... Прычым усё Саветы пярэдняга ўзроўню падзелены на дзве групы з улікам колькасці жыхароў і эканамічнага патэнцыялу гэтых тэрыторыяў. Па кожнай пазіцыі ўстаўляецца ацэнка, а па суме балаў у абодвух групах вызначаюцца прызёры

з уручэннем грашовых прэміяў і пераходных вымпелаў.

Спадзяюся, што з наступнага года на ўзроўні раёна і вобласці вырашыцца і пытанне стымулявання работы старастаў, старшын сельскіх камітэтаў.

— Што з перадачай дарог сельскіх населеных пунктаў, камунальных аб'ектаў на баланс спецыялізаваных арганізацый?
— Дарогі яны на свой баланс быццам і прынялі, аднак справа ў тым, што на гэтых дарогах практычна нічога не робіцца. Так, некаторыя дарогі прыведзены ў парадак, але гэта вельмі невялікая частка. Мы разумеем дарожнікаў, паколькі не прадугледжана фінансаванне на дарогі, якія ім перадаюцца. Спадзяюся, што на рэспубліканскім узроўні гэта праблема будзе вырашана. Як і другая — перадача на баланс прадпрыемстваў ЖКГ грамадскіх калодзежаў, для чаго старшын сельскіх Саветаў неабходна будзе іх пашпартызаваць.

На маю думку, у далейшым на баланс ЖКГ дэвядзёцца перадаваць і шэраг могілак, паколькі людзі старэюць, раз'язджаюцца, шмат магіл застаюцца недагледжанымі. Тут раённая ўлада супрацоўнічае з праваслаўнымі і каталіцкімі святарамі. Паводле патрабавання старшын раёнаўскага Яна Васілеўскага, практычна каля ўсіх буйных могілак абсталяваныя пляцоўкі з кантэйнерамі для смецця, якое вывозіцца работнікамі ЖКГ альбо тутэйшых гаспадаркаў. А, напрыклад, у СВК «Пярэс-Вярцішкі» ёсць штатны работнік, які адказвае за парадак на могілках.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

КАЛІ ЛЕПШЫЯ З'ЕДУЦЬ — ХТО ЗАСТАНЕЦА?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Сёння мы пераважна чужым размовамі, чытаем у прэсе інфармацыю аб неабходнасці

правадзена палітыкі «аптымізацыі» сельсаветаў, аб'яднання малякоўскага, далучэння іх да буйных. Нас як маленькі сельсавет вельмі хвалюе гэта пытанне — да аб'яднання трэба ставіцца вельмі асцярожна, выходзячы не з колькасці насельніцтва, а з мэтазгоднасці такога кроку, — лічыць Людміла Шышко. — У выніку перанося адміністрацыйнага цэнтру сельсавета ў аддалены населены пункт у людзей (у першую чаргу, старых) можа ўзнікнуць шмат праблем. Каб атрымаць шмат праблем, давядзецца паціраць паўдню, а то і болей — паколькі аўтобусы паміж вёскамі курсіруюць не так часта, як хацелася б.

— У Петравінках яшчэ да майго прыходу размеркавалі 54 участкі. Сёння там ва ўсю ідзе будаўніцтва, падвядзены вады і газ, хутка з'явіцца і электрычнасць — нас уключылі ў адпаведную праграму развіцця вёскі... Праз пільгу гадоў тут будзе райскі кучоц. І ніякай зніжэння тасці!

Калі ёсць рыбгас — зразумеў, што ёсць і вадаёмы. Да таго ж, Кліноцкі сельсавет знаходзіцца ў той частцы Чэрвеньскага раёна, якая практычна прылягае да Мінскага.

— Таму сёння старшыня сельскага Савета думае над тым, як прывесці вёску ў парадак — на добраўпарадкаванне выдзелена ўсяго 1,5 мільёна рублёў (прыкладна адна сярэднямесячная зарплата жыхара сталіцы). Але не так даўно Міністэрства фінансаў разаслала па абласці тлумачальныя пісьмы, у якіх сельсаветам забараняецца выкарыстоўваць бюджэтыныя сродкі на закупку касілак, бензапілаў, кустарэзаў і іншых спецыяльных прыладаў, а таксама купляць паліва для іх.

— Калі рэзважач лагічна, гэта правільнае рашэнне, — лічыць Васіль Сурага. — Добраўпарадкаванне павінны займацца спецыялізаваныя арганізацыі, напрыклад, жыллёва-ка-

два пакойчыкі, дзе толькі ў шашкі гуляць. А басейна няма нават у райцэнтры. З выхаднымі таксама напружанне — прадпрыемстве план выконваць трэба... Выйсць — мадэрнізаваць сельскую гаспадарку, ацэньваць сельгасгаспадарчую працу па заслугам, ствараць умовы для пражывання і адпачынку... І роля мясцовай улады ў вырашэнні гэтых задач не апошняя.

У самага Васіля Сурагі двое сыноў — скончылі школу, вучацца завонач, працуюць у рыбагасе, дапамагаюць бацькам па гаспадарцы, якая, да слова, не маленькая... Васіль Александравіч пакуль што не мае дакладных планаў адносна іх будучыні. Але быць ім не супраць, каб сыны засталіся з ім — у вёсцы.

Наталія КАРПЕНКА.

Чэрвеньскі раён.

ВАДА СТАНЕ ЛЕПШАЙ

Сусветны банк зацвердзіў новае фінансаванне па сядзейнічанні Беларусі ў павышэнні якасці паслуг у забеспячэнні насельніцтва вадою. Мяркуюцца, што ў выніку рэалізацыі пазыкі ў памеры 60 мільёнаў долараў ШША 1,7 мільёны жыхароў 20 раёнаў краіны непасрэдна адчуюць зруч і лепшы бок у гэтай важнай сферы жыцця. Гэта першы праект у рамках новай Стратэгіі супрацоўніцтва на 2008 — 2011 фінансавыя гады, якая накіравана на павышэнне ўзроўню жыцця людзей і абарону навакольнага асяроддзя.

ЧАМУ Б І НЕ?

ПАСТАЎЦЕ ПОМНІК КРАЯЗНАЎЦУ...

На адной з нарад у Аршанскім гарвыканкаме абмяркоўвалі пытанне аб тым, што трэба паставіць помнік чалавеку, які ўвасабляў бы важную для горада прафесію. Прапанавалі ўвасобіць у помніку чыгуначніка, бо Орша знаходзіцца на перакржаванні чыгуначных шляхоў. Была прапанавана «паставіць» ткача, ільновада — гэтыя прафесіі таксама распаўсюджаныя, бо ёсць такое прадпрыемства, як ільнокамбінат. Пагаварылі, а канчатковы варыянт не выбралі. І помнік пакуль не з'явіўся.

Вядома, і чыгуначнік, і ткач — значымыя прафесіі для горада. Але калі падыходзіць з іншага пункту гледжання, то помнік у Оршы трэба паставіць краязнаўцу — як сімвал усіх тых, хто робіць важную справу па захаванні нацыянальнай спадчыны і культуры, выходзіць патрыятызм і вучыць любові да свайго краю.

У Оршы шмат дасведчаных людзей у гісторыі горада, які называюць сябе краязнаўцамі. Сярод іх рабочыя, настаўнікі, інжынеры, бібліятэкары, будаўнікі. Іх мэта — як мага больш даведацца пра тое, які стагоддзі таму выглядаў горад, што ў той час ца-

гісторыі горада В. Жукоўскага. Дарэчы, дзякуючы ім у шэрагу школ Оршы нават сталі выкладаць такі прадмет, як оршазнаўства. Аршанскія краязнаўцы не толькі нясуць веды ў народ. Яны выступаюць арганізатарамі шэрагу мерапрыемстваў па захаванні гістарычнай спадчыны. Па іх ініцыятыве і пры непасрэдным удзеле ачышчалі ад смецця двор у памішканні Куцеіцкага манастыра, каб вярнуць будынку да жыцця. Імі было наладжана некалькі навукова-практычных канферэнцый па гісторыі Куцеіцкай лаўры як помніку, які занесены ў рэспубліканскі рэестр гісторыка-культурных аб'ектаў.

Аршанскія краязнаўцы падтурхнулі да правядзення міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Куцеіцкія чытанні» ў 2005 годзе, дзе гучалі прапановы аб неабходнасці адраджэння духоўнай жамчужыні Беларусі. Аб'яднаўшыся, гэтыя людзі выратавалі не адзін гістарычны аб'ект ад забурэння.

Нагадаем, Сусветны банк — самая вялікая крыніца фінансавання развіцця сектара водазабеспячэння ў больш чым 100 краінах. Партфель такіх праектаў складае 20 мільярдаў долараў ШША. Беларускі праект Сусветнага банка ўключае ў сабе тры складнікі і арганічна дапаўняе ачышчальную праграму «Чыстая вада».

За апошнія дзесяцігоддзі краязнаўцы Оршы напісалі дзясяткі кніг і рыхтуюць да выдання іншыя. Можна назваць каля сотні прозвішчаў. Усіх не ўзгадаеш. Вось, напрыклад, у школах горада чэньчыя кнігі «Мой родны край — Аршаншчына» — краязнаўчы зборнік, які склаў Т. Вароніна. Гараджане ведаюць кнігі «Аршанская даўніна» А. Шынкевіча, «Храналогію гісторыі Оршы» А. Кудзіна, фільмы Э. Навагонскага, артыкулы В. Лютынскага, Ю. Копацка, В. Сцяпанова. Хутка пабачыць свет чарговая кніга па

Заслуга краязнаўцаў ёсць і ў тым, што сёння адноўлены такія архітэктурныя помнікі Оршы, як калегіум іезуітаў і былы манастыр трінтарыяў. Не даюць яны забыцца пра асобы, якія ўнеслі значны ўклад у гісторыю горада, але незаслужана засталіся забытымі сучаснікамі. На працягу амаль дзесяцігоддзя настойваюць, каб у горадзе ўвеквечылі імя першага пасляваеннага старшыні гарвыканкама Георгія Пяткевіча, назваўшы ў яго гонар вуліцу. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1944 года, узяўшы ў першую чаргу бальніцы і льебляны карні. Стараўся як мага хутчэй выселіць людзей і дамы з падвалаў і зямлянак. Узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. Але вуліцы яго імя пакуль што няма ў горадзе.

Падрыхтоўка да фестывалю-кірмашу-2008 у Оршы была для краязнаўцаў няпростым перыядам. Бо вядома ж, калі трэба будзе трэба навесці парадак і знесці старыя будовы, то «пад бульдозер» могуць патрапіць і помнікі. Прышлося пісаць пісьмы просьбы да ўлады, збіраць сходы, каб адстаяць забудову пачатку ХХ стагоддзя па Мінскай вуліцы. Будынак пад № 17 адстаялі, а вост № 19 быў знесены.

З чым яшчэ звярталіся нераўнадушныя людзі да «інстанцый» у гэты перыяд, што пісалі ў сваіх паперах?

На вуліцы Мінскай захаваўся дом № 26, у якім нарадзіўся і жыў вядомы пісьменнік Барыс Ласкін. Ён напісаў тэксты такіх вядомых песень, як «Тры танкісты», «Спяць курганы цёмныя», а таксама шмат сцэнарыяў для фільмаў. Фільм па яго сцэнарыі «Карнавальная ноч» у наш час ведаюць дарослыя і дзеці. Яго кніжкі выдадзены ў Германіі, ШША, Японіі і іншых краінах. Краязнаўцы прасілі ўладу не рушыць дом, а зрабіць там музей Ласкіна і адначасова — музей гісторыі жыцця ўрэжы ў Оршы, бо ў горадзе да Вялікай Айчыннай ваіны пражываў значны працэнт жыхароў ўрэйскай нацыянальнасці. Каля музея прапаноўвалася адкрыць і кавярню ўрэйскай кухні. Людзі даказвалі ўладам, што музей Ласкіна не будзе каштаваць гораду ні капейкі. (У добраўпарадкаванні будынка абавязалася дапамагчы ўрэйскага абшчына нават з Мінска.) Калі б у Оршы з'явіўся такі музей, то горад маглі б уключыць у «залатое кола» экскурсіі па краіне. Такім чынам музей зарабляў бы грошы для горада... Але ж дом Ласкіна знеслі.

Вольга ШУТАВА.

Леанід ТУГАРЫН.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

...Знаўцы гісторыі і культуры Аршаншчыны хочучы, каб горад не проста квітнеў — тут павінны жыць душойна выхаваныя людзі. Дык чаму б не паставіць помнік краязнаўцам? Напэўна, яны таго варта.

АДКАЗНАЯ ЗА ВЫПУСК: Наталія КАРПЕНКА. Кантакты тэлефон 292 21 03.

НІХТО НЕ ПАДАЎ РУКІ...

Нефармат

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Пасля трагічнай гісторыі ў маленькім раённым гарадку прайшоў дастаткова часу, але яна не дае спакою. Чамусьці часта ўспамінаецца хлопца, якога я ні разу не бачыла, а знаёмца з ім толькі з матэрыялаў судовай справы. Семнаццацігадовага Сяргея забіў брат і атрымаў васьмі гадоў калоніі.

Нармальны, старанны, добра-звочны хлопца здзейсніў забойства. Лёс у яго такі нешчаслівы ці той выпадак, што дзецц нясуць пакарэнне за грахі бацькоў? Нарадзіўся Сяргей Даніленка (прозвішча зменена) ў іншай сям'і, мог бы стаць надзеяй і апорай для бацькоў. Але нарадзіўся ён у сваёй маці. Дзіця ў горад маленкі, ў Эму Даніленку там вёдалі як аматарку выпуклі дамы свабодных народаў, Сяргей і яго сястра Юрына — гэта другая сям'я ў біографіі Эмы. Ад першага шлюбу ў ёй быў сын Васіль Мінін. А калі другі муж Іван Даніленка, чалавек цыя і памркоўны, захварэў, яна пакінула яго з дзецьмі і пайшла жыць у вёску да іншага мужчыны. Сярожа тады было 13 гадоў. Праз тры гады бацька памёр, і Сяргей застаўся адзінай апарай сваёй невядомай сястры. Ён паступіў у тэхнікум, жыў на дзяржаўную дапамогу і на яго ступенды. У гэты час вярнуўся з чарговай паездкі «на зароботкі» старэйшы сын Эмы. Жыў некалькі час у кватэры з сям'ёй Даніленка. І ўсе суседзі памяталі яго п'янымі скандаламі і прыходы сабульнікаў. Калі грошы скончыліся, сын пайшоў у вёску да маці. Там ён латарыяна выбіваў грошы з маці, даставалася і ён сужыцелью.

А яна выбрала даволі арыганальны спосаб заробку, прасіла дапамогі ў малодшага сына. Калі старэйшы разыходзіўся ў чарговым п'яным скандале, яна званіла Сяргею, прасіла прыехаць і паўплывала на старэйшага брата. Сярожа малдаўшчы на Васіля на вострым гадоў, і ма- лодшы цярпеў басконцыю колькасьць разоў. Васіль не проста быў малодшага брата, але і пагражваў расправіцца. Усё гэта ёсьць у паказаных сведках, у матэрыялах крымінальнай справы.

У той ракавы дзень Мінін таксама зоймаў маці на горкі яблык. Яна нежк дапаўна да суседзяў і папрасіла іх патэлефанаваць Сярожу. Сяргей адразу ж прыехаў, забраў сваю сёную ад пабоў маці і пры-

вёз у горад. Усё было, як заўсёды. Але, пэўна, нешта па дарозе ў той дзень надмаляўся ў ім. Бо ён не чапэў, як заўсёды, завіхацца па гаспадарцы, каб прыгатаваць нейкую вачору, а зрабіў інаша, непараўнае... Хлопец выпіў бутэльку віна, паехаў у вёску і забіў брата, які спаў п'яны. Забіў, як гаворыць Крымінальны кодэкс, з асаблівай жорсткасцю, нанёс 23 удары нажом.

Гэта быў невызначны суд, бо ў судзе людзі плакалі не над забітым, а над забойцай. Не плакала толькі адна, якая, несумненна, няварта не толькі такіх вялікіх ахвяраў, але і звычайнай чалавечай спагады. Тая, што стала па сутнасці прычынай гібельнага сына і паломнага лёсу другога, пачувала сабе нармальна. У судзе нібы старонні сведка яна падрабязна распавядала аб усім. «Аднойчы ён забіў мяне так, што кармілі з лыжачкі», скажа яна пра свайго старэйшага. А ён, гэты хлопчык, мусіць усё роўна любіць сваю маці. Іначай чаму так бяспрашна кідаўся яе абараняць? Ён толькі саромеўся роспытаў ішома для яго тэхнікумаўскіх выкладчыкаў. У характарыстыцы яны абсалютна шчыра пісалі, што іх студэнт камунікабельны, з развітым пачуццём гумару, добразвочны, адчуваў да чужога болю... Проста ён нікога не дапукаў у той куточак душы, дзе жыў асабісты боль. А на- стаўнікам і ў галаву не магло прыйсці, які жыццёвы груз цягне на сабе гэты зусім не дарослы чалавек. Потым выкладчыкі ўспаміналі асобныя эпізоды, калі пасля першай студэнцкай бульбы ўсе хваліліся пакуткамі нейкай драбязы для забавы, а Сяргей кутэў парся і адвёз маці ў вёску, каб гадавала. Ён вёдаў іду грасам, каб беражлівым. Не было толькі ў жыцці юнака чалавека, а якім можна было падзяліцца сваім горам, то б дапамог хоць парадамі. Усе разанні ён прымаў сам, як і тое — радвое. Па малодсці гадоў ён, відаць, да канца і не ўсвядоміў, які грэх узяў на душу. На судзе сказаў: «Лічу, што зрабіў правільна, інаша выйсця не было, інакш было б тры смерці — мая, маці і яе сужыцелья».

Відавочна, у нейкі момант гэтаму хлопчыку не па сілах аказалася яго жыццёвая ноша, і яна знайшла вольнае выйсце. Чарговы раз усплыў на памяці гэты эпізод з жыцця правінцыйнага горада на адной з прэс-канферэнцый, дзе аб'явіў, што на Брэстчыне праводзіць месячнік па папярэджанні самагубстваў. Сама па сабе фармулёўка зместу мерарыштваў нават можа выклікаць усмешку, бо сфера, на якую накіраваны месячнік, надзвычай тонкая і далікатная. Хоць справа аб'яўлена карысна. І ў рэгіёне, і ў краіне ў цэлым з пачатку гэтага года ўзраста колькасць самагубстваў. Медыкі-псіхятры б'юць трывогу, як могуць, спрабуюць прыцягнуць увагу грамадскасці да вялікай праблемы. Не жартанкі ж, калі па смертнасці самагубствы выхадзіць нярэдка на трэцяе месца пасля сардэчна-сасудзістых і анкалагічных захворванняў. Спрабуючы ўсвядоміць прыклады, якія называліся падчас эпазданай сустрэчы са спецыялістамі, настольківа ўспамінаўся Сяргей з маленькага райцэнтра. Вядзь, гэта дзе з адной і той жа оперы: калі чалавек не бачыць выйсця са сваёй жыццёвай сітуацыі, ён рашаецца на непараўнае. Асабліва калі не аказваецца по- бач таго, у каго можна выплакца на грудзях, або хто хоць бы зразу- мее і не асудзіць. Усё, здаецца, проста. Толькі ў гэтай прастаце і за- коўнацца бясконца складанасць.

Надаўна калега дала паглядзець кніжку аўтарытэтных амерыканскіх псіхалагаў. Там сцвярджаецца, што адной са складовых нармальнага псі- хічнага стану кожнага з'яўляецца на- яўнасць чалавека, якому можна да- верыць самае патаемнае ў любой крытычнай сітуацыі. Калі ж у некага такога чалавека няма, кажуць аўта- рыты, то гэты нехта сам вінаваты. Гэта праўда, але ж ад ведання праўды лягчай не робіцца. І відавочна, што ніякі самыя геніяльныя псіхологі, свае ці заморскія, не падкажуць, як вырашыць заданую — знайсці таго самага чалавека, які падасць руку і не толькі за паўкроу ад проры. Спа- сціцаць навуку пошук чалавека аль- бо нейкай індывідуальнай апоры не- котарым дзювадзіцца ледзь не усё жыццё. І не факт яшчэ, што спасці- няць. Аднойчы Алксандр Блок пісаў жанчыне, якая яго абгаўляла: «Вы пішаце: я не ўмею жыць. А хто ўмее?» Падумаць міхколі: што ж ка- заць нам, простым смертным, калі такія людзі прызнаваліся ў сваёй безабароннасці перад стыхійнай ж- ццёй? Застаецца адно, вушчыцца жыць самому і, як бы ні банальна гучала, берагчы бліжняга.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Новыя магчымасці бесправаднага інтэрнэту

3 кастрычніка РУП «Белтэлекам» пачаў прадастаўленне бесправаднага доступу ў інтэрнэт з вялікім радыусам дзеяння.

Адна з галоўных пераваг бесправаднага доступу ў інтэрнэт — гэта высокая хуткасць і надзейнасць радыёспалучэння. Новы сэрвіс арганізаваны на базе сістэмы высокахуткаснай бесправаднай шырокапапаласнай сувязі ў частотным дыяпазоне 5,6 ГГц. У межах зоны дзеяння сеткі магчыма прадастаўленне доступу ў інтэрнэт на хуткасцях ад 64 Кбіт/с да 7 Мбіт/с.

Пакуль што ў «Белтэлекама» пабудавана толькі адна сістэма ў Мінску. Але ў бліжэйшы час плануецца ўвядуць у доследную эксплуатацыю такіх жа сістэм і ў некаторых абласных цэнтрах. Падключыцца да сістэмы могуць абаненты, у якіх няма магчымасці доступу да сеткі інтэрнэт з выкарыстаннем правядных тэхналогій (як фізічныя, так і юрыдычныя асобы). Пры наўнасці тэхнічных магчымасцяў кожны абанент атрымае 5 дзён тэставай эксплуатацыі для апрацоўкі якаснага доступу ў інтэрнэт. Бясспрэчнай перавагай новага сэрвісу з'яўляецца таксама паскораная працэдура падключэння пры змене абанентам адраса ў межах зоны дзеяння сеткі. Для гэтага спатрабіцца толькі механічнае пераўсталяванне абаненцкага тэрміна- нала.

Да таго ж з 1 кастрычніка, як паведамляе прэс-служба «Белтэлекам», быў зніжаны ў сярэднім на 15 працэнтаў кошт доступу да гарантанаванай паласы прапускання для інтэрнэт-правайдараў. Варта заўважыць, што гэта ўжо другое зніжэнне тарыфаў для нацыянальных пастаўшчыкоў інтэрнэт-паслуг у гэтым годзе, такім чынам сумарнае змяншэнне кошту доступу да гарантанаванай паласы прапускання наблізілася да 30 працэнтаў. Паслядоўнае зніжэнне тарыфаў стала магчымым, дзякуючы завяршэнню будаўніцтва 10-гігабітнай сеткі «Белтэлекам», развіццё ўласных сетак інтэрнэт-аператараў, павелічэнню абаненцкай базы ўсіх уздэльнікаў рынку і пашырэнню знешняга шлюзу ў інтэрнэт. Сёння знешні шлюз Беларусі складае 4,5 Гбіт/с, з іх 1,2 Гбіт/с выкарыстоўваецца недзяржаўнымі інтэрнэт-правайдарамі, што складае больш як чвэрць знешняга інтэрнэт-канала. Зніжэнне кошту доступу для інтэрнэт-аператараў дазволіць ім больш гібка карэктаваць цэнавыя прапановы для сваіх абанентаў.

Надзея НІКАЛАЕВА.

ТОЛЬКІ ТАК...

Мы, як шматдзятная сям'я, пабудавалі кватэру ЖЭК, бралі льготны крэдыт, цяпер пагашаем з дапамогай дзяржавы. Нашы бацькі надумалі скінуцца і выцігнуць нас з крэдытна-даўгоў. Мы нікога не страцім, калі адным махам пагамім сваю запэчанасць?

А. Кузняцоў, г. Мінск.
Фінансавая дапамога дзяржавы шматдзятным сем'ям у пагажэнні запэчанасці па льготных крэдытах ажыццяўляецца ў адпаведнасці з падпунктам 1.13 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 краўніка 2000 года № 185 з улікам унесеных змяненняў і дапаўненняў. Гэтым жа падпунктам устаноўле-

Кватэрнае пытанне

на, што згаданая фінансавая дапамога аказваецца роўнымі долямі ў тэрміны, устаноўленыя крэдытным дагаворам. Выплата працэнтаў за карыстанне шматдзятным сем'ям часткай льготнага крэдыту, якая падлягае пагажэнню за кошт фінансавай дапамогі дзяржавы, таксама ажыццяўляецца роўнымі долямі ў тэрміны, устаноўленыя крэдытным дагаворам. Значыць, у поўным аб'ёме матэрыяльная дапамога можа быць аказана, калі пагажэнне крэдыту будзе ажыццяўляцца ў тэрміны, агажэнныя крэдытным дагаворам (да шматдзятных сем'яў — да 40 гадоў).

Віктар САВІЦКІ.

ЗАО «Дельта Банк»

220036, г. Мінск, ул. Розы Люксембург, 95. Тел. 256-19-08
www.deltabank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2008 г.
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2008	01.10.2007
1	АКТИВЫ	3	4	5
1	Денежные средства	1101	205,4	—
2	Средства в Национальном банке	1102	1 284,1	5,2
3	Ценные бумаги:	1103	—	—
4	для торговли	11031	—	—
5	удерживаемые до погашения	11032	—	—
6	в наличии для продажи	11033	—	—
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	29 414,1	16 030,1
6	Кредиты клиентам	1106	89 506,3	37,2
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	703,2	—
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	11 382,1	420,6
9	Прочие активы	1109	3 160,5	211,6
10	ИТОГО активы	110	135 655,7	16 704,7
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
12	Средства Национального банка	1202	—	—
13	Кредиты и другие средства банков	1205	42 378,4	—
14	Средства клиентов	1206	23 084,0	532,8
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	—	—
16	Прочие обязательства	1209	5 032,6	58,7
17	ВСЕГО обязательства	120	70 495,0	591,5
18	КАПИТАЛ			
19	Уставный фонд	1211	64 000,0	16 000,0
20	Эмиссионный доход	1212	—	—
21	Резервный фонд	1213	260,0	120,0
22	Накопленная прибыль	1214	739,9	(-142,6)
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	160,8	135,8
24	ВСЕГО капитал	121	65 160,7	16 113,2
25	ИТОГО обязательства и капитал	12	135 655,7	16 704,7
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
27	Требования	1301	11 906,2	—
28	Обязательства	1302	78 356,8	—

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2008 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2008	01.10.2007
1	Процентные доходы	2011	4 603,8	165,6
2	Процентные расходы	2012	1 454,3	0,8
3	Чистые процентные доходы	201	3 149,5	164,8
4	Комиссионные доходы	2021	19 575,9	12,4
5	Комиссионные расходы	2022	127,1	6,8
6	Чистые комиссионные доходы	202	19 448,8	5,6
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	1 671,9	486,2
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	—	72,0
9	Доход в форме дивидендов	205	—	—
10	Чистые отчисления в резервы	206	225,0	(-149,1)
11	Прочие доходы	207	4 261,1	49,7
12	Операционные расходы	208	27 322,9	903,1
13	Прочие расходы	209	265,1	38,9
14	Налог на прибыль	210	6,1	64,8
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	712,2	(-79,4)

Председатель Правления: Партнова И.С.
Главный бухгалтер: Миркевич С.И.
Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 27 от 01.09.2007 г. УНП 807000015.

Здароўе на талерцы

Трушы: і ад бронхіту, і ад прастатыту

Плады грушавага дрэва — ласунак, які змяшчае мноства карысных рэчываў. Груша багатая на цукры (фруктоза, глюкоза, цукроза), арганічныя кіслоты (яблычаны, лімонны), ферменты, клетчатку, дубільныя і пекцінавыя рэчывы, прывітамін А, вітамін С, В, Р, РР, флаваноіды і фітанцыды.

Дзякуючы наяўнасці антыбіётыку арбуціну, грушавы сок і адвар валодаюць антыбактэрыяльнай і мацагоннай уласцівасцю. Іх даюць піць хворым з гарачкай, а таксама пры запаленні нырач і мачавы шляху. Здаўна выкарыстоўваецца гэты плод і для лячэння прастатыту. Народныя лекары сцвярджаюць, што ўжо праз некалькі дзён пасля прымянення грушавага кампоту хворы адчувае палёк, а працяглае яго ўжыванне прыводзіць да вылечвання.

У грушах, асабліва зімовых гатункаў, утрымліваецца значная колькасць калію, што асабліва карысна для тых, хто пакутуе ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. У няспелых жа пладах даволі высокае ўтрыманне сарбіту — заменіку цукру ў харчаванні хворых на цукровы дыябет.

Лічыцца, што печаныя грушы, грушавае варэнне, а таксама адвар сушаных груш паэбаўляюць ад кашлю пры бронхіце і лёгачных хваробах.

Вялікая карысць грушы для сістэмы стрававання. Спелыя сакавітыя і салодкія плады садзейнічаюць ператравліванню ежы, валодаюць вяжучымі уласцівасцямі і таму карысныя пры расстройстве жыўта. Кіслыя і вельмі аскістыя гатункі груш умацоўваюць страўнік і печань, узбуджаюць апетыт, але яны жэякі засвойваюцца арганізмам.

Прыемны хруст пры раскусванні груш тлумачыцца прысутнасцю ў мякаці камяністых клетак, абалонкі якіх складаюцца з адраўнялай клетчаткі. Гэта самая клетчатка разражняе слізістую тонкакі шчынка, таму пры абвастрэнні страўнікава-кішчочных хваробаў ад груш лепш адмовіцца.

Пры ўжыванні груш памятайце: іх нельга есці на пусты страўнік і запіваць вадою; не варта спалучаць грушы з мясам і ласавачкай імі раней, чым праз паўгадзіны пасля яды.

ГРУШАВЫ КВАС

Спелыя грушы пакладзіце ў невялікую кадку, запоўнішы яе на 3/4 аб'ёму, заліце вадою, дадайце дрожджы (100 г), разведзеныя ў невялікай колькасці вады са жменькай пшанічнай мукі. Пакіньце для браджэння на 3 сутак. Пасля гэтага працадзіце, разліце ў бутэлькі і ахаладзіце.

СЫРНАЯ САЛАТА З ГРУШАМІ

Вазьміце: 4 грушы, 300 г сыру, 100 г маянэзу, 50 г смятаны, 1 па- мідор, 1 салодкі перац, цукар, соль — на смак.

Надзяраць сыр на буйной тарцы, нарэжце грушы тонкімі невялікімі скрыльчымі. Прадукты змяшчаць, запраўце сумессю смятаны і маянэзу, дадайце цукар і соль. Салату ўпрыгожце кружочкамі памідора і перцу.

Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

СЁННЯ

Месяц
Першая квадра.
Месяц у сузор'і Казярога.

Мінск — 7.25 18.28 11.03
Віцебск — 7.16 18.16 11.00
Магілёў — 7.15 18.17 11.03
Гомель — 7.10 18.17 11.07
Гродна — 7.40 18.44 11.04
Брэст — 7.39 18.46 11.07

Дзюжыня дзень

0 03
21 03
18 03
15 03
12 03
09 03
06 03

ІМЯНЫНЫ
Пр. Ефрасінні, Германа, Мікаіла, Сяргея.
К. Брыдзі, Валерыі, Пелагеі, Зянона, Людвіка, Марціна, Сымона, Сяргея.

НАДВОР'Е на зямлі

Геомагнітны ўзрушэнні

ВІЦЕБСК 75мм рт.ст. +2...+5°C
МІНСК 75мм рт.ст. +11...+13°C
МАГІЛЁЎ 75мм рт.ст. +2...+4°C
ГОМЕЛЬ 75мм рт.ст. +2...+4°C
БРЭСЦ 75мм рт.ст. +5...+7°C
ГРОДНА 75мм рт.ст. +3...+5°C
ВІЛЬНЮС 75мм рт.ст. +14...+16°C

ВАРШАВА +14...+16°C
КІЕЎ +15...+17°C
РЫГА +12...+14°C
ВІЛЬНЮС +11...+13°C
МАСКВА +6...+8°C
С.-ПЕЦЯРБУРГ +6...+8°C

АВАЖАНЧЫНІ:
— няма прыкметных геомагнітных узрушэнняў
— невялікія геомагнітныя узрушэнні
— слабая геомагнітная бура

...у суседзяў

8 кастрычніка

1831 год — у вёсцы Дудзіцы сённяшняга Пухавіцкага раёна нарадзіўся Міхал Карлавіч Ельскі, вядомы беларускі скрыпач і кампазітар, музычны пісьменнік. Даваў канцэрты ў Мінску, Кіеве, польскіх і нямецкіх гарадах. У часопісе «Музычныя рэха» дзяліўся ўражаннямі аб музычным жыцці ў Беларусі сярэдзіны XIX стагоддзя. У 1899 годзе ў Мінску выдаў кнігу «Музычныя даследаванні». Напісаў каля сотні музычных твораў, у многіх з якіх выкарыстоўваў беларускія народныя мелодыі, запісаныя ім самім. Аўтар работы «Народныя танцы Мінскай губерні».

1873 год — нарадзіўся Аляксей Шчусев, расійскі архітэктар, тэарэтык і гісторык архітэктуры, педагог, акадэмік АН СССР. Да пачатку 1917 года архітэктарам было створана 99 храмаў, кажуць аднаго толькі храма не хапіла яму, каб царква за асабліва заслугі далучыла яго да «Ліку Святых». Але соты храм так і не быў створаны, замест яго архітэктар спраектаваў маўзаў для праўдарады пралетарыату У. І. Леніна.

«Дзіўная справа: я заўсёды магу разабраць рахунак, які выпісаў урач, і ніколі не магу працитаць рэцэпт, выпісаны яго ж рукой».

Фінлі Пітэр Дан (1867—1936), амерыканскі пісьменнік-сатырык.

Дзве даты:

Шымона Дня:

МЁД

«Калі хочаш захаваць маладосць — ужывай мёд». Каштоўныя якасці мёду чалавецтва спазнала яшчэ ў далёкія часы. Гэта крыніца сілы і здароўя, якая ўтрымлівае ў сваім складзе больш за 100 рэчываў, жыццёва важных для арганізма чалавека. Спачатку мёд збіралі ад дзікіх пчол. А спазнаўшы яго якасць і карыснасць, чалавек прышоў да думкі прыручыць пчол. Паступова ён авалоўваў майстэрства бортніцтва, а асноўны прадукт жыццядзейнасці пчол заняў пачэснае месца ў рэцэпце славян.

У паданых мёду сімвалаў крыніцу мудрасці і даўгалецця. «Ежай багоў» называлі мёд і мядовыя напоі, якія даравалі багам бессмертнасць і вечную маладосць. У біблейскіх паданнях у краіне, дзе жыў Маісей, цуклі малако і мёд. Боскае слова па-раўноўвалі з мёдам і казалі, што яго «больш салодкае чым мёд». Акрамя таго, мёд здаўні стаў сімвалам «салодкасці», дабрабыту, высокага ўзроўню жыцця чалавека. Калі чалавек выкарыстоўвае ў сваёй жыццёвай, значыць, жыццё яго ідзе добра, поўна радасцю і задавальненнем.

Выкарыстанне мёду ў абрадах і рытуалах надзяляла яго пэўнай ступенню сакральнасці, магічнай сілы.

Даволі шырока нашы продкі ўжывалі мёд падчас вясялля. У паўднёвых рэгіёнах Беларусі бацькі сустракалі маладых на парозе хаты з хлебам-соллю і мёдам. А на самым вяселлі маладым крычалі «горка», і пры гэтым мазалі вусны маладых мёдам, каб жыццё іх было салодкім.

Яшчэ з часу Сярэднявечча